



Калі меркаваць па судноснах насельніцтва горада і яго плошчы, Мінск займае сярэдняе становішча паміж сталіцамі азіяцкіх і еўрапейскіх дзяржаў (азіяцкія сталіцы забудаваны больш шчыльна, чым еўрапейскія). **СТАР 2**



Сёння цяжка знайсці беларуса, чыя знаёмая ці родныя ні шукалі б шчасця ў выглядзе высокіх заробкаў у розных рэгіёнах Расіі. Працавалі ці працуюць яны ў розных галінах. **СТАР 4**



А вы хацелі б пабыць на шляхецкім пікніку ў стылі ампір? Карэспандэнт «Звязды» стаў адзіным журналістам, які пабываў на першым такім «пікніку» на Віцебшчыне. **СТАР 8**



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ДАРУЧЫЎ ДА ВЕРАСНЯ ПАДРЫХТАВАЦЬ ПРАПАНОВЫ ПА РАЗВІЦЦІ Ў БЕЛАРУСІ ВЕНЧУРНАГА ФІНАНСАВАННЯ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка даручыў да верасня падрыхтаваць прапановы па развіцці ў Беларусі венчурнага фінансавання. Гэта пытанне абмяркоўвалася 19 чэрвеня ў час рабочай сустрэчы кіраўніка дзяржавы з дырэктарам адміністрацыі Парку высокіх тэхналогій Валерыем Цапкалаем. Кіраўніку дзяржавы далося аб развіцці Парку высокіх тэхналогій. У гэтым годзе прырост экспарту і аб'ём распрацоўкі камп'ютарных праграм вырас у параўнанні з аналагічным перыядам 2011 года на 40 працэнтаў. Асноўная ўвага ў ходзе рабочай сустрэчы была нададзена стварэнню новых магчымасцяў для развіцця ПВТ. Гэта найперш распрацоўка прававых механізмаў, якія даюць магчымасць ствараць прадукты ўнутры парку, паколькі дзёночыя нормы ў большай ступені арыентаваны на мадэль распрацоўкі заказнага праграмнага забеспячэння. «У ПВТ цяпер працуюць амаль 12 тыс. праграмістаў. У кампаніі ўжо сёння ёсць рэсурсы, якія яны могуць выкарыстоўваць для распрацоўкі ўласнага прадукту. Але для гэтага патрэбны фінансавыя інструменты. І асноўным фінансавым інструментам з'яўляецца венчурнае фінансаванне», — адзначыў Валерый Цапкала. Аднак, паводле яго слоў, у існуючым заканадаўстве ёсць абмежаванні адносна магчымасці банкаў і прадпрыемстваў укладваць грошы ў рызыковыя распрацоўкі без гарантыі забяспечанасці вяртання фінансавых сродкаў. «Зразумела, усё гэта патрабуе удасканалення беларускага заканадаўства. Таму што без венчурнага фінансавання складана разлічваць на паспяховае развіццё прадуктовай мадэлі», — лічыць дырэктар адміністрацыі ПВТ. Аляксандр Лукашэнка даў адпаведныя даручэнні. Да верасня павінны быць падрыхтаваны прапановы па змяненні ў заканадаўстве, якія садзейнічаюць развіццю венчурнага фінансавання. Хутэй за ўсё, гэта будзе комплексны дакумент, які дасць магчымасць зняць некаторыя перашкоды і абмежаванні ў гэтай сферы. **Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

БЕЛАРУСЬ ГАТОВА ПАБУДАВАЦЬ У ВЕНЕСУЭЛЕ ЦЭЦ, ГАЗАПРАВОДУ, НОВЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка напярэдадні маючага адбыцца візіту ў Венесуэлу даў інтэрв'ю тэлеканалу «Венесалана дэ Тэлевісьён». У час паўтарагадзіннай гутаркі размова ішла як аб двухбаковым супрацоўніцтве Беларусі і Венесуэлы, так і палітыцы ў рэгіёне Лацінскай Амерыкі, у цэлым міжнароднай сітуацыі.

Прэзідэнт Беларусі нагадаў, што за кароткі прамежак часу ў Венесуэле з удзелам беларускіх спецыялістаў былі рэалізаваны буйныя праекты, пабудаваны прадпрыемствы і невялікія сельскагаспадарчыя комплексы. «Мы з самага пачатку дамовіліся з Чавесам, што, купляючы ў вас і здабываючы разам з вамі прыродныя выкапні на вашых законах, мы будзем прымаць актыўны ўдзел у стварэнні індустрыяльнай асновы вашай дзяржавы. Мы гатовы ўдзельнічаць у развіцці Венесуэлы, каб засцерагчы вас ад сыравіннай залежнасці, стварыць магчымасці ў прамысловы і аграрнапрамысловы комплекс вашай краіны», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да журналіста тэлеканала.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Беларусь гатова таксама ўдзельнічаць у рэалізацыі новых праектаў у Венесуэле. «Мы гатовы і далей развіваць у вас будаўніцтва прадпрыемстваў па хіміі, нафтахіміі, б'явавай тэхніцы, тэлевізійнай заводцы. Напярэдадні будаўніцтва ў Венесуэле цэпаэлектрастанцыі, газоправаду, вялікай колькасці жылля», — сказаў ён. Аляксандр Лукашэнка расказаў, што ў планах развіццё з удзелам Беларусі ў Венесуэле здабывчы прыродныя выкапні, у прыватнасці фасфарытаў, а ў перспектыве і вытворчасць азотных угнаенняў. З улікам таго, што Беларусь вырабляе шмат калійных угнаенняў, яна гатова стварыць у Венесуэле вялікі цэнтр па змешванні угнаенняў і продажы іх на ўвесь рэгіён Лацінскай Амерыкі. Паводле слоў Прэзідэнта Беларусі, патрэбнасць у гэтым вялікая. Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што ў Венесуэле пачата стварэнне сумесных з Беларуссю гандлёвых прадпрыемстваў для рэалізацыі прадукцыі ва ўсёй Лацінскай Амерыцы. «Такім чынам, мы рэалізуем рашэнні Чавеса па дыверсіфікацыі вашай эканомікі. І я ўпэўнены, што на працягу пяцігодкі мы атрымаем значныя вынікі, якія яшчэ больш змяняць Венесуэлу», — адзначыў беларускі лідар. **СТАР 2**

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАУ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 чэрвеня 2012 года ў 15.00 у зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 4) адбудзецца пасяджэнне васьмай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.

СТАРАГРАДСКІ ТЭХНАЧАРАЎНІК



Усё жыццё Мікалай Мішакоў удасканальвае вясковую працу. Час касцьбы — вельмі нялёгка для вясцоўцаў. Але Мікалай Мікалаевіч МІШАКОЎ і яго жонка Алена Аўхімаўна (на фотаздымку) з вёскі Стараград Кармянскага раёна не бядуць і не напружваюцца: у іх распрадзаны цэлы арсенал сельгас тэхнікі, з дапамогаю якой можна хутка справіцца з любой вясковай працай. Што ўжо казаць пра касцьбу! Чалляй касілку — і цісні на газ! Для камфорту і настрою можна ўключыць радыёпрыёмнік, паслухаць навіны ці вясельныя песенькі. Свой трактар Мішакоў зрабіў, як ён кажа, «як лялечку» і аздобіў на свой густ па пуйнай праграме. Нездарма праца ў полі яму толькі ў радасць. Дарэчы, Мішаковы — вельмі даўняны сябры «Звязды», і таму ўдвая прыемней было завітаць у гаспадарку да гэтага славутага кармянскага вынаходніка і пераканца, якія незвычайныя ў нас падлішчы. **СТАР 3**

Гаспадары

Насустрэч

«ШКОЛЬНАМУ АЖЫТАЖУ»
Арганізацыя канцэрна «Беллетрам» прыступілі да паставак у гандаль школьнага адзення і абытку да новага навучнага года. Як паведамляе прэс-служба канцэрна, аб'ёмы паставак і асартыментныя калекцыі адзення і абытку для дзяцей школьнага ўзросту былі ўзгоднены загадзя з Міністэрствам гандлю. У адпаведнасці з заказам, у беларускія магазіны ў чэрвені—жніўні паступяць 847,6 тыс. адзінак швейных вырабаў, 498,5 тыс. адзінак трыкатажных вырабаў і 273,9 тыс. пар абытку. Летась з-за павышанага спажывецкага попыту пастаўкі школьных вырабаў на ўнутрырынак былі павялічаны. Так, швейных вырабаў было пастаўлена на 29,2% больш ад узгодненых аб'ёмаў, трыкатажных вырабаў — на 51,2%, а абытку — на 12%. **Надзея НІКАЛАЕВА.**

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 25°
Віцебск	+ 22°
Гомель	+ 23°
Гродна	+ 22°
Магілёў	+ 21°
Мінск	+ 22°

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 20.06.2012 г.

Долар ЗША	8290,00
Еўра	10450,00
Рас. руб.	255,00
Укр. грыўня	1027,01

Выбарчая кампанія ў Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь стартавала

ПРА гэта ўчора на пасяджэнні Цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў паведамляе старшыня Лідзія Ярмошына. Камісія зацвердзіла 15 асноўных пастаноў, якія вызначаюць парадак і тэрміны правядзення парламентарных выбараў. З тэстамі пастаноў можна азнаёміцца на афіцыйным сайце Цэнтрвыбаркама <http://www.rec.gov.by/>.

Тэрміны
Стварэнне акруговых выбарчых камісій павінна быць скончана не пазней за 9 ліпеня, паведаміў сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавіч. Да 6 ліпеня павінна быць завершана вылучэнне прадстаўнікоў у склад акруговых выбарчых камісій, якіх прапануюць палітычныя партыі і іншыя грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы, а таксама групы грамадзян шляхам падачы заявы.

Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты ў беларускі парламент будзе праходзіць з 15 ліпеня па 13 жніўня. Да 19 ліпеня кандыдаты павінны сфармуляваць і прадставіць у акруговую камісію спісы ініцыятыўных груп, неабходных для збору подпісаў. Рэгістрацыя кандыдатаў будзе праводзіцца акруговымі камісіямі з 14 па 23 жніўня. Документы прымае акруговая выбарчая камісія той акругі, па якой балатуецца дэпутат. Кандыдатам даецца месяц на агітацыйную кампанію. Датэрміновае галасаванне за дэпутатаў у Па-

лату адбудзецца за 5 дзён да 23 верасня — даты выбараў. Вылучэнне ў члены Савета Рэспублікі, выбары якіх не з'яўляюцца прамымі, — у тайным галасаванні ўдзельнічаюць дэпутаты гарадскіх і раённых саветаў, — пачынаецца 2-га і заканчваецца 31 жніўня. Рэгістрацыя кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі Цэнтрвыбаркам будзе праводзіцца з 1 па 5 верасня. Самы выбары ў верхнюю палату парламента павінны адбыцца з 6 па 25 верасня. — Кіраўнік дзяржавы на апошняй сустрэчы звярнуў увагу на тое, каб ажывіць выбары ў члены Савета Рэспублікі, — заўважыла Лідзія Ярмошына. — Кандыдатам неабходна часцей сустракацца з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, дэпутатамі мясцовых саветаў, каб тыя мелі больш інфармацыі і маглі зрабіць асэнсаваны выбар. У сувязі з гэтым ніякіх змен у закон уносіцца не будзе, гэта — ідэалагічны, палітычны і інфармацыйны аспект выбараў.

Акругі
Колькасць выбарчых акруг у Беларусі — 110, што адпавядае вызначанай у Канстытуцыі колькасці дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Сярэдняя колькасць выбаршчыкаў у акрузе складае 64 597 чалавек. Законом дазваляецца адлічыць ад гэтай колькасці не больш за 10 працэнтаў. Сёння толькі адна акруга не ўпісалася ў прапанаваную норму: колькасць выбаршчыкаў сталічнай акругі аказалася вышэй за сярэдняе на 14 працэнтаў. **СТАР 2**

Дэмаграфія

За чатыры месяцы — плюс 35 тысяч немаўлят

Па звестках Нацыянальнага статыстычнага камітэта, колькасць насельніцтва Беларусі на 1 мая 2012 года склала 9 458,5 тыс. чалавек і ў параўнанні з пачаткам бягучага года скарацілася на 6,7 тыс. За студзень—красавік 2012 года ў краіне нарадзіліся 35 056 дзяцей — на 1 252 дзіцяці больш, чым за студзень—красавік 2011 года, а памерлі за гэты час 43 166 чалавек, або на 3 681 чалавека менш. За студзень—красавік у працаздольным узросце памерлі 8 879 чалавек. Пры гэтым ад захворванняў сістэмы кровазвароту памерлі 32,3% ад усіх тых, хто пайшоў з жыцця ў працаздольным узросце, а ад прычын, не звязаных з захваральнасцю, — 28,9%. Таксама за студзень—красавік 2012 года ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года колькасць зарэгістраваных шлюбавых эміцыяў зменшылася на 9,2%, а колькасць скасаваных шлюбавых, наадварот, павялічылася на 7,7%. За студзень—красавік 2012 года на 1 000 шлюбавых прыйшліся 754 скасаваныя шлюбавыя (у 2011 годзе — 635). **Надзея НІКАЛАЕВА.**

«ВОДНАЯ ФЕЕРЫЯ» ДЛЯ БРЭСЦКАЙ ДЗЯТВЫ

«Водная феерія» — так называлася свята для дзяцей азда-раўленчых гарадскіх дзіцячых лагераў дзённага і кругласутачнага знаходжання, якое арганізавалі для іх работнікі МНС Брэста. Дзеці з задавальным разглядалі ўнікальную тэхніку для тушэння пажараў, удзельнічалі ў віктарыне. А самым жаданым дзеяннем быў штучны дождж, які наладзілі для дзяцей брэсцкія пажарныя. **БЕЛТА.**



ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

АЗЕРБАЙДЖАН АДМАЎЛЯЕЦА АД АЎТАМАТАЎ КАЛАШНІКАВА НА КАРЫСЦЬ ІЗРАІЛЬСКІХ ВІНТОВАК

Міністэрства абароны Азербайджана плануе замяніць расійскія аўтаматы Калашнікава, што знаходзяцца на ўзбраенні арміі, на ізраільскія «Таворы». «Тавор» — мадэль сучаснай ізраільскай аўтаматычнай вінтовак калібра 5,56 мм, які выпускаецца канцэрнам ваеннай прамысловасці Ізраіля. Сёння TAR-21 (першая версія вінтовак) стаіць на ўзбраенні 15 краін. Пераважна гэтую зброю закупляе спецназ, аднак у апошні час істала ўзброеныя і рэгулярныя арміі. У краінах былога СССР гэты аўтамат стаіць на ўзбраенні сіл спецыяльнага прызначэння Азербайджана і Грузіі. Аднак калі ў Грузію, якая атрымала каля трох тысяч вінтовак, пастаўкі пасля вайны былі цалкам спынены, то Азербайджан плануе замяніць «Таворам» усе расійскія АК. Для гэтага краіна збіраецца закупіць у ізраільскага канцэрна «Абаронная прамысловасць» ліцэнзію і пабудаванне заводу па вытворчасці штурмавой вінтовак TAR-21. Па гэтай схеме Ізраіль ужо паставіў «Таворы» Бразіліі і Украіне. Акрамя таго, «Таворамі» ізраільскай вытворчасці ўзброеныя падраздзяленні арміі і паліцыі Гватэмалы, Індыі, Калумбіі, Партугаліі, Тайланда, Філіпінаў.

БРЫТАНСКІЯ МЕДЫКІ: ЛЮДЗІ РЫЗЫКУЮЦЬ СВАІМ ЗДОРОВ'ЕМ З-ЗА ПРАЗМЕРНАГА ЗАХАПЛЕННЯ ГАДЖЭТАМІ

Людзі рызыкуюць сваім здароўем, актыўна выкарыстоўваючы смартфоны, планшэты і ноўтбукі ў непрацоўны час. Да такой высновы прыйшлі спецыялісты Каралеўскага таварыства фізіятэрапіі, якія заняліся вывучэннем гэтага пытання на замове кіраўніцтва прафсаюзаў краіны. Медыкам не падабаецца, што людзі сталі «рабамамі гаджэтаў» і часта працуюць, знаходзячыся ў дарозе або пасля таго, як вярнуцца дадому. Як мінімум гэта небяспечна парушэнне паставы, што можа прывесці да боляў у спіне і шыі. Анлайн-апытанне, праведзенае гэтай арганізацыяй, паказала, што амаль дзве трэці апытаных працягваюць працаваць у вольны час, што павялічвае працоўны дзень у сярэднім больш чым на дзве гадзіны. На падставе свайго даследавання брытанскія фізіятэрапеўты выказалі здагадку, што людзі, якія карыстаюцца мабільнымі тэлефонамі, часцей становяцца ахвярамі стрэсу, парушэння сну і павышанай стомленасці. На аснове іх рэкамендацый брытанскія прафсаюзы ўжо пачалі раіць сваім членам «навучыцца адключыць мабільныкі» і папрасілі працадаўцаў прасачыць, каб іх супрацоўнікі не захопліваюць працай за межамі офіса.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ПРЭСА: СУСТРЭЧА ПУЦІНА І АБАМЫ НА САМІЦЕ G20 УЯЎЛЯЛА САБОЙ «ЗМРОЧНУЮ КАРЦІНУ»

Перамовы прэзідэнтаў Расіі і ЗША, па выніках якіх былі зроблены дыпламатычныя, але малазастойныя заявы, прайшлі ў даволі напружанай атмасферы, адзначаюць заходнія выданні. У адсутнасць якіх-небудзь дамоўленасцяў і нават разумення таго, як урэгуляваць неадпаведнасць пазіцыяў па шэрагу вострых пытанняў, Уладзімір Пуцін і Барак Абама абмежаваліся загадзя падрыхтаванымі фразамі, але, тым не менш, не зделілі падмануць журналістаў: цёплых зносін не атрымалася. Ды і адкуль ім узяцца, заўважаюць прадстаўнікі СМІ, калі амерыканскі лідар напярэдадні выбараў не можа сабе дазволіць зрабіць хоць адзін няправільны крок. Да таго ж двухбаковыя адносіны ў самы бліжэйшы час могуць сур'езна абстраўціцца з-за рознагалоссяў па сур'езных пытаннях. Прэс-канферэнцыя пасля сустрэчы двух прэзідэнтаў уяўляла сабой «змрочную карціну, якая дэманстравала расчараванне абодвух бакоў», піша The New York Times. Па сітуацыі ў Сірыі Пуцін не адмовіўся ад свайго ранейшага меркавання, прывёўшы нядальны прыклад перадачы палітычнай улады ў Егіпце ў Іраці, адзначае карэспандэнт выдання. Ён таксама выказаў занепакоенасць тым, што Запад не мае перакананага члена адносна лёсу шэрагу варагуючых фракцый і этнасаў у Сірыі пасля тэматычнай адстаўкі Асада. Па Іране сышліся на тым, што яшчэ ёсць час для дыпламатыі.

КОРАТКА

Падчас «народнага» IPO, калі можна было набыць акцыі ААТ «Мінскі завод пеністых він», размяшчэнне акцый яўляло на ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа» праз прафесійных удзельнікаў рынку каштоўных папер — брокераў. Самы актыўны ўдзел у IPO ўзяў Белгапрамбанк, які забяспечыў размяшчэнне фізічных і юрыдычных асобам 132 939 акцый на агульную суму 22,8 млрд рублёў, ці больш за 80 працэнтаў ад агульнай колькасці размешчаных акцый.

Беларусь за студзень—красавік 2012 года ў параўнанні з аналагічным перыядам 2011 года павялічыла імпарт сырой нафты на 21,3 працэнта — да 7 408,7 тыс. тон.

Дэпазіты фізічных асоб у нацыянальнай валюце ў банках рэспублікі на 1 чэрвеня 2012 года склалі ВР19,5 трлн, павялічыўшыся ў параўнанні з 1 студзеня гэтага года на 41 працэнт, паведамілі ў Нацбанку Беларусі. Дэпазіты фізічных асоб у замежнай валюце з пачатку 2012 года выраслі на 19,1 працэнта і на 1 чэрвеня гэтага года склаліся на ўзроўні ВР41,9 трлн у пераліку на беларускія рублі (за май павелічэнне склала 5,1 працэнта).

БЕЗ ЯКОГА ПРАДУКТУ ВЫ НЕ ЎЯЎЛЯЕЦЕ ЖЫЦЦЯ?

Украінскія дыетологі назвалі самымя папулярныя сярод украінцаў прадукты. Імі аказаліся бульба, бурак, хлеб і алкаголь. Сала, як ні дзіўна, у гэты спіс не ўвайшло. Цікава, калі нешта падобнае даследавалі ў Беларусі, ці трапіла б туды бульба?

Сяргей БРЫСЮК, інжынер-праграміст кампаніі IsSoft Solutions, г. Мінск:

— Як і ўсе людзі, не магу жыць без вады. Але гэта, відаць, не прадукт у тым разуменні, якое патрэбна. Яшчэ не магу жыць без прадукту кампаніі Microsoft, паколькі ён патрэбны мне для працы і дазваляе зарабляць грошы, без якіх надта цяжка (смяецца). Але і гэта, мабыць, не тое, што патрэбна. А калі казаць пра прадукт харчавання, то гэта, відаць, кефір. Чаму? Па-першае, падабаецца смак, па другое — ён карысны, бо спрыяе добраму страваванню і абмену рэчываў.

Алёна ЗУБІК, студэнтка Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта:

— На першае месца сярод майх гаспадарчых пераваг я паставіла б чорны хлеб: без яго проста не наяднася. На другім — бульба ў любым выглядзе: вараная, смажаная, піюр. Не важна, усё роўна падабаецца. А трэцяе месца ў гэтым «рэйтунгу» дзеліць яшчэ і малочныя прадукты. Без першага ці другога, як правіла, не абыходзіцца ніводны дзень. Але усё ж малочныя прадукты здаюцца крыху больш смачнымі.

Аляксей ІЎКО, памочнік машыніста Мінскага аддзялення Беларускай чыгункі:

— Цікава задумацца, без якой ежы пражыць не можаш, калі сёння, здаецца, большасць мае яе ў дастатку. Верагодна, сапраўдны беларус павінен любіць бульбу, а сапраўдны украінец, зразумела, — сала. Але, як на бяду, усё густы больш вытанчаны. Вось чаму многія беларусы сёння любяць сушы? А калі казаць пра сябе, то я сапраўды не магу пражыць без мяса. Гэта ж анова харчавання, а да таго ж — найсмачнейшы прадукт, асабліва для мужчын. Без яго — альбо ў спячку, каб голад не дакучаў, альбо ў будзённыя манякі (смяецца). **Падрыхтавала Ганна ГАРУСТОВІЧ.**



БЕЛАРУСЬ ГАТОВА ПАБУДАВАЦЬ У ВЕНЕСУЭЛЕ ЦЭЦ, ГАЗАПРАВОДЫ, НОВЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь разглядае Венесуэлу як плацдарм для работы ва ўсім рэгіёне Лацінскай Амерыкі. «Калі гаварыць аб нашым інтарэсе, то я разглядаў Венесуэлу як вялікі плацдарм, з якога мы можам працаваць на усю Лацінскую Амерыку, і я прапаноўваў сваіму сябру Чавесу, каб ён разглядаў Беларусь як плацдарм, у добрым сэнсе, для эканамічнай экспансіі ў Еўропу», — адзначыў кіраўнік беларускай дзяржавы.

«Аб'ектыўная аснова нашага супрацоўніцтва ў эканоміцы і заключаецца ў тым, што мы патрэбны адзін аднаму, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Патрэбнасць адзін у адным заключаецца ў тым, што ў нас узаемадапаўняльныя эканомікі і гэта аб'ектыўна падштурхнула нас да супрацоўніцтва».

Прэзідэнт адзначыў, што Беларусь, супрацоўнічаючы з Венесуэлай, апраецца таксама на магчымасці такіх буйных суветных ігракоў, як Расія, Кітай, Іран, многія краіны Азіі і Афрыкі. «Таму так ці інакш да нашага супрацоўніцтва прывязаны іншыя магутныя дзяржавы, і гэта апо-ра дае нам упэўненасць у будучым», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што такое цеснае супрацоўніцтва дзвюх краін не нясе пагрозы іншым дзяржавам. «Мы не дружым супраць каго-небудзь. Мы не збіраемся ні з кім канфліктаваць, ваяваць, мы хочам забяспечыць незалежнасць і пра-цвітанне сваіх дзяржаў і народаў», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ КАЛЕКТЫЎ ЦЭНТРАЛЬНАГА БАТАНІЧНАГА САДУ

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў Цэнтральнага батанічнага саду Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з 80-годдзем утварэння гэтай установы.

«Гэты ўнікальны сад, які мае бяспэцэнную калекцыю ўзроўра айчынай і сусветнай флоры, з'яўляецца нацыянальным здабыт-кам», — гаворыцца ў віншаванні.

Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, ва ўстанове праводзіцца шырокі спектр навуковых даследаванняў. Яго супрацоўнікі такса-ма вядуць вялікую асветную і выхаваўчую работу, дапамагаючы дорослым і юным наведвальнікам глыбей пазнаць прыроду род-най Беларусі і разнастайнасць расліннага свету планеты.

Калектыву Цэнтральнага батанічнага саду кіраўнік дзяржавы па-жадаў моцнага здароўя, новых дасягненняў, шчасця і дабрабыту. **Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ Ў НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ СТАРТАВАЛА

Назіральнікі

Цэнтрвыбаркам сёлета пашырыў варыянты накіравання нацыя-нальных назіральнікаў на выбары, напрыклад, пры немагчымасці па нейкіх прычынах правесці пасяджэнне кіруючага органа партыі або грамадскага аб'яднання, адпаведнае рашэнне можа прыняць аблас-ная або раённая структура партыі ці аб'яднання. Палітычныя партыі і іншыя грамадскія аб'яднанні маюць магчымасць накіроўваць у якасці назіральніка грамадзян, якія не звязаны з імі членамствам.

Парламентарыі маюць права ажыццяўляць назіранне за любой выбарчай камісіяй на любым участку для галасавання, дэпутаты мяс-цовых саветаў — на тэрыторыі той адміністрацыйнай адзінкі, у склад савета дэпутатаў якой абраныя, а давераныя асобы кандыдатаў і дэпутаты — у межах выбарчай акругі, у якой балатуецца кандыдат.

— Падчас парламентарных выбараў 2008 года было зарэгістравана каля 30 тысяч нацыянальных назіральнікаў, — нагадала стар-шыня Цэнтрвыбаркама. — Амаль на кожным выбарчым участку знаходзілася па 4-5 чалавек. Акрэдытацыя і накіраванне вельмі простыя: выбаршчыкам дастаткова зрабіць агульную заяву і пра-даставіць яе ў выбарчую камісію.

Згодна з міжнароднымі абавязальствамі Беларусі, на выба-рках будуць прысутнічаць і міжнародныя назіральнікі — прадстаўні-кі АБСЕ, краін СНД, парламентарыі ў выбарчых камісіі іншых краін. Рашэнне аб тэрмінах і фармаце назірання з боку міжнародных мійсій прымае Міністэрства замежных спраў, якое і накіроў-ваць адпаведныя запрашэнні міжнародным мсіяям.

Камісіі

Сёлета ў дакумента ЦВК максімальна падрабязна растлумач-ваецца парадак вылучэння прадстаўнікоў у склад выбарчых акру-говых і участкавых камісій. Сваіх прадстаўнікоў у склад акруговых камісій маюць права вылучаць толькі кіруючыя органы палітычных партыі і іншых рэспубліканскіх грамадскіх аб'яднанняў. Такім чы-нам можа быць вылучаны прадстаўнік ад партыі або аб'яднання ва ўсе акруговыя камісіі.

Прадстаўнікі партыі і аб'яднанняў ва ўчастковых камісіі вылу-чаюцца абласнымі арганізацыйнымі структурамі — тут дзейнічае тэрытарыяльныя прыцып.

— Уся складанасць тут звязана з тым, што нашы грамадскія аб'яднанні часта не могуць вызначыцца з паняццем кіраўнічага ор-гана, — пракаментавала гэтую норму Лідзія Ярмошына. — Многія грамадскія лідэры лічаць, што прадстаўнікоў у акруговую камісію можа вылучаць прэзідэнт у складзе некалькіх чалавек, аднак размова ідзе пра пленум, сабраць які больш складана.

Грошы

Кандыдаты ў дэпутаты могуць сфарміраваць асабістыя фінан-савыя фонды памерам не больш як В100 млн, сродкі якіх могуць выкарыстоўвацца толькі ў мэтах выбарчай кампаніі — на агітацыю, пакупку эфірнага часу ў электронных і плоскач у друкаваных СМІ і падобнае. Цэнтрвыбаркам усталёваў абмежаванні па сумах, якія можа пералічыць у фонд сам кандыдат, грамадзяне і арганізацыі, якія яго падтрымліваюць. Максімальны памер уласных сродкаў кан-дыдата не можа перавышаць 2 млн рублёў, памер добраахвотнага ахвяравання для грамадзян — не больш за 500 тысяч, для юрыдыч-ных асоб — не больш за мільён. Не пазней чым у трохдзённым тэрмін з дня выбараў кандыдат павінен вярнуць сродкі, якія застаўся, гра-мадзянам і юрыдычным асобам, прапарцыянальна іх укладанням.

Для фарміравання свайго выбарчага фонду кандыдат у дпу-таты адкрывае ў падраздзяленні «Беларусбанка» спецыяльныя рахунок. Падставай для гэтага служаць рашэнні ЦВК і акруговыя выбарчай камісіі аб рэгістрацыі кандыдата. Кантралююць паступ-ленні і выкарыстанне сродкаў фонду ЦВК, акруговыя выбарчыя камісіі і фінансавыя органы.

Не пазней за 28 верасня кандыдат прадастаўляе ў камісію, якая яго зарэгістравала, фінансавую справаздачу аб памерах і ўсіх крыні-цах стварэння свайго выбарчага фонду, а таксама аб усіх выдатках. Асноўныя расходы на правядзенне выбарчай кампаніі поўнасцю бяра на сябе дзяржава. На першы тур выбараў у гэтым годзе будзе затрачана В176 млрд, аб кола \$9 млн.

Прыкладна столькі ж у доларавым эквіваленце каштаваў і першы тур парламенцкіх выбараў 2008 года. **Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.**

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

С 20 июня 2012 года на основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.06.2012 № 290, размер ставки рефинансирования установлен в размере 32,0 процентов годовых.

В соответствии с условиями договоров ОАО «Белгруппомбанк» сообщает о снижении процентных ставок по договорам банковского вклада «Универсальный», заключенным в период с 02.08.2004 по 05.03.2006 и «Сберегательный», заключенным в период с 25.10.2004 по 05.03.2006 на 2 процентных пункта с 21.07.2012.

Телефон Контакт-центра Банка — 136 8.00-20.00 — рабочие дни, 8.00-18.00 — выходные и праздничные дни. Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life), velcom, МТС) — по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

www.belagpb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2 выдана Национальным банком Республики Беларусь, УНП 100693551.

■ Працяг тэмы

МІНСК — ГОРАД З САМАЙ ШЧЫЛЬНАЙ ЗАБУДОВАЙ СЯРОД ЕЎРАПЕЙСКІХ ГАРАДОЎ-МІЛЬЁННІКАЎ

Калі меркаваць па суадносінах насельніцтва горада і яго плошчы, беларуская сталіца займае сярэдняе становішча паміж сталіцамі азіяцкіх дзяржаў і еўрапейскіх (усе азіяцкія сталіцы забудаваны больш шчыльна, еўрапейскія — маюць менш шчыльную забудову).

Галоўны архітэктар сталіцы:

«Мінск — вельмі зручны горад»

— Напрыклад, насельніцтва Варшавы амаль такое ж, як у нас, — 2 млн 200 тысяч чалавек. А плошча Варшавы ў 2 разы большая за плошчу Мінска, — тлумачыць старшыня Камітэта архітэктары і горадабудаўніцтва, галоўны архітэктар г. Мінска Аляксандр ПЯТРОЎ. — Насельніцтва Вільноса складае каля 800 тысяч чалавек, між тым як яго плошча таксама ў 2 разы большая, чым Мінска.

Пасля перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне ў Мінску пражывала 40 тысяч чалавек. Зараз, на 1 студзеня 2012 года, — 1 885 100 чалавек.

Нашы спецыялісты свядома не параўноўваюць Мінск з Масквой. Масква — шчыльна забудаваны горад, але ён займае вельмі вялікую тэрыторыю. Калі ўключыць у разлік ўсе леспаркі, то атрымаецца, што шчыльнасць там не такая ўжо і гранічная.

І ўсё ж, нягледзячы на высокую шчыльнасць забудовы, Аляксандр Пятроў лічыць Мінск вельмі зручным горадам. «Кампактнасць — гэта зруч-насць, — упэўнены ён. — У нас няма аўтамабільных калапсаў, як у Маскве або Санкт-Пецярбургу, таму што адлегласці карацейшыя. З аднаго канца

Мінска ў іншы тэарэтычна можна праехаць за 20 хвілін. Гэта вельмі зручна. У Вільносе, напрыклад, складаней перамяшчацца па горадзе, таму што ад-легласці вялікія. У нас рацыянальная даступнасць: нават з самай далёкай кропкі можна дабрацца грамадскім транспартам да цэнтра горада за 40 хвілін. Да таго ж у нашым горадзе вельмі добрая планіровачная структура. Многія еўрапейцы, пры-язджаючы сюды, кажуць, што ў Мінску вельмі лёгка арыентавацца. Гэта і для мясцовых жыхароў вельмі зручна. Акрамя ўсяго іншага, дзякуючы рацыяналь-най планіроўцы ў нас няма вялікай ценатны».

Аляксандр Пятроў запэўнівае, што паказчык шчыльнасці забудовы як характарыстыка камфору не мае вялікага значэння. Але гэты паказчык важны для эканамічнасці забудовы, для ацэнкі транспартнай даступнасці аб'ектаў. Чым кампакт-ней і бліжэй адзін да аднаго размешчаны розныя аб'екты, тым ніжэй патрэбнасць у транспарце. Чым карацей інжынерныя камунікацыі, тым меншы іх кошт і тым таннейшыя яны ў эксплуатацыі. Чым менш зямлі мы рыхтуем пад забудову, тым танней будаўніцтва. І тым больш застаецца зеляніны ва-кол. Праўда, гэта не азначае, што можна ўшчыль-няць забудову традыцыйнай тыпалогіі.

Віды на будучыню: «Я наогул забараніў бы будаваць у Мінску панэльныя дамы»

Галоўны архітэктар сталіцы распаўёў «Звяздзе» аб планах па забудове Мінска.

— Мы будзем спрабаваць зніжаць шчыльнасць забудовы сталічнай тэрыторыі, — сцвярджае Аляксандр Пятроў. — У Мінску зараз забудоўваецца раён Каменнай Горкі. Больш свабодных тэрыторый унутры горада няма. Наступным раёнам забудовы вызначалася раён Навінак і — на поўдні — Шчомыс-ліца (размешчана па Брэсцкай шашы за кальца-



Фота Анатоль КЛЕШЧУКА

вой дарогай). Мы рыхтаваліся да іх асваення, але з'явілася забарона на выкарыстанне сельскага-падарчых угоддзяў пад забудову. У выніку працэс спыніўся, бо там знаходзіцца ралля.

Горад збіраўся таксама распаўсюдзвацца і ў Слуд-кім кірунку — у раён Сенцы. Але Сенца забудоўвала-ся настолькі хаатычна і бессістэмна, што наведзі там зараз парадак досыць складана. «Таму мы пакуць туды не пойдзем», — заявіў наш суразмоўца.

— Адзінае, што мы сёння рэальна можам асво-іць, — гэта ваенны палігон, які быў уключаны ў тэрыторыю горада пад працоўнай назвай «Зялёны Бор», — сказаў Аляксандр Пятроў. — Гэтае месца ўжо аддадзена пад катэдры. Станіць заданч — не ствараць там шчыльнай шэрагі панэлеў, а буда-ваць жыллё паніжанай шчыльнасці. Гораду трэба будзе ствараць там інфраструктуру.

Можа быць, у перспектыве будзе будаваны

Сёння кожны пяты беларус жыве ў сталіцы.

жылы раён на Захадзе, у раёне Дзегцяроўкі. Та-ксама ў перспектыве — распаўсюджванне гарадскіх тэрыторый на Новы Двор, Трасцянец. Як толькі будзе атрыманы дазвол на засваенне сельскага-падарчых зямель, будзем там будаваць. У склад горада плануецца ўключыць і пасёлак Калодзішчы. Праўда, там таксама хаатычная забудова, няма ніякай інфраструктуры — грошы на яе таксама павінен будзе даць гарадскі бюджэт.

— Усё, больш зямель не будзе, — разводзіць ру-камі Аляксандр Пятроў. — Усё астатняе будаўніцтва — толькі за кошт ўшчыльнення гарадской забудовы. Я наогул забараніў бы будаваць у Мінску панельныя дамы: іх ужо занадта шмат для сталіцы. Яны недара-гі і больш за ўсё спрыяюць павелічэнню насельніч-тва: людзі з асяродкі купляюць кватэры ў іх, у выніку чаго працягваюцца прырост сталічных жыхароў.

Як альтэрнатыву ўшчыльненню гарадской за-будовы старшыня Камітэта архітэктары і горада-будаўніцтва сталіцы назваў далейшае развіццё горадоў-спадарожнікаў.

Мінчане — на «парозе здаровага жылля»

У сярэднім адзін мінчанін мае 19-19,5 кв. м жы-лой плошчы. Ёсць такое паняцце — «парог здра-вага жылля», — тлумачыць **галоўны архітэктар «Мінскаграда» Аляксандр АКЕНЦЬБЕУ**. — Здаровае жыллё — гэта калі выконваюцца ўсе санітарныя нормы (па кубатураў паветра ў начны час, па тым, што неабходна чалавеку для ціхага адпачынку і г.д.) Аптымальная велічыня жыллой плошчы складае 19 кв. м на чалавека. Дацягнулі мы нормы здаровага жылля ў Мінску дзесьці 5 гадоў таму дзякуючы вя-лікім аб'ёмам жыллёвага будаўніцтва. Але да гэтага часу мы будавалі, у асноўным, сацыяльнае жыллё, прычым з дзяржаўнай падтрымкай. Калі імкнуцца да еўрапейскіх стандартаў, там у сярэднім 30-35 кв. метраў і больш на чалавека. Нам, мінчанам, трэба дасягаць гэтага самастойна за кошт уласных збера-жэнняў. Акрамя таго, чалавек павінен быць у стане ўтрымліваць гэтае камфортнае жыллё, аплачваючы ўсе камунальныя паслугі ў поўным аб'ёме.

«У нас экалагічныя нарматывы вельмі багатай дзяржавы»

Экалагічная абстаноўка ў Мінску сёння лепшая, чым у абласных цэнтрах, запэўнівае галоўны архі-тэктар сталіцы Аляксандр Пятроў. Хоць у горадзе ёсць пару кропак, якія даюць дастаткова вялікія

■ Гэта ж мы, Госпадзі...

ПТУШАНЯТАМ БАКЛАНАЎ ПААБРАЗАЛІ НАДДЗЮБКІ

На калоніі ў Новалукомлі невядомыя разбурылі дзсяткі гнездаў бакланаў, а ў жывых птушанят адрэзалі верхнюю частку дзюбы. Пра гэта «Звяздзе» распаўёў дырэктар грамадскага аб'яднання «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Віктар ФЯНЧУК.

Падзеі, абуральныя сваёй жорсткасцю, адбыліся ў мінулую суботу ў Чашніцкім раёне. Дзсяткі маладых птушак з адрэзанымі наддзюбкам і арнітолап знайшлі на галінках дрэў у разбуранай змешанай калоніі баклана, шэ-рай і белай чаплі. Паводле ацэнак спецыялістаў, якія каліцавалі пту-шак літаральна за некалькі дзён да з'яўлення, колькасць баклана тут складала 150-200 пар. Многія гнезды на гэтай калоніі размяшчаліся нізка, што дазволіла невядомым лёгка даставаць або стрэсваць птушанят з гнездаў.

— Штогод рыбгасы Рэспублікі Беларусь усталёўваюць узнагаро-джанне за здабычу птушак, непажаданых для рыбнай гаспадаркі, — адзначыў суразмоўца. — У гэтым спісе фігуруюць 2 рыбаведныя віды — вялікі баклан і шэрая чапля. Сума ўзнагароджанна можа дасягаць 50 тысяч рублёў. Пацвярджэннем здабычы з'яўляюцца здзядзеныя верхняя частка дзюбы або лапкі жывёл. Побач з месцам здарэння знаходзіцца рыбгас «Новалукомльскі» (участак Чашніцкай ПМК-26). Магчыма, адрэзаная часткі дзюбы прызначаліся для задчы менавіта ў гэтым рыбгасе...

Віктар Фянчук паведаміў, што ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» накіравала зварот у Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы нава-кольнага асяроддзя з просьбай расследаваць інцыдэнт у Новалуком-лі. Ён лічыць, што за падобныя жорсткія адносіны да жывёл закана-даўча павіна быць прадугледжана крымінальная адказнасць.

— Дзякуючы інтэнсіўнаму стымуляванню колькасць здабытых бакла-наў у Беларусі за апошнія некалькі гадоў павялічылася амаль у 5 разоў і ў 2011 годзе наблізлася да 10 тысяч птушак, — занепакоены ў аб'яд-нанні «Ахова птушак Бацькаўшчыны». — Мы настойваем, каб шэрую чаплю выключылі са спіса непажаданых відаў, а таксама на тым, каб было забаронена разбураць жылля гнездаў і здабываць бакланаў на тэрыторыі гнездавых калоній. Гэтыя прапановы ў сувязі з падрыхтоўкай новай рэдакцыі Правілаў вядзення паліўнічнай гаспадаркі і пал'вання перададлі ў Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Надзея ДРЫЛА

НАВІНЫ

ПАДЗЕЙ

ФАКТЫ

НАПЯРЭДАДНІ КАНИКУЛАЎ «ЦЭННІКІ» НА НАВУЧАННЕ ЗНОЎ ПАВЫСІЛІСЯ

У Мінску адбылося пасяджэнне Камісіі па пытаннях дзяржаўнага рэгулявання цэнаўтварэння пры Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. Камісія прыняла рашэнне падтрымаць прапанову Міністэрства адукацыі аб павелічэнні з 1 чэрвеня кошту навучання ў дзяр-жаўных установах вышэйшай і сярэдняй адукацыі ў памеры не больш як 5%.

«Змяненне кошту не закране студэнтаў і навучэнцаў вы-пускных курсаў», — падкрэсліў у прэс-службе Міністэрства адукацыі.

Цэны на платнае навучанне ў дзяржаўных установах адукацыі фарміруюцца ў адпаведнасці з Указам № 126 «Аб некаторых пытаннях атрымання вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі на платнай аснове» ад 28 лютага 2006 года, прынятымі нарматыўнымі прававымі актамі па рэалізацыі ўказа і заключанымі дагаворамі на падрыхтоўку спецыяліста. Як правіла, «цэннікі» на навучанне перагляда-юцца пасля змянення тарыфнай стаўкі першага разраду. З 1 мая, нагадаем, тарыфная стаўка ўзрасла на 5%.

Між іншым, у гэтым навучальным годзе кошт навучання пераглядаўся ў ВНУ і ССНУ ўжо чатыры разы. Апошняе па-вышэнне адбылося 1 лютага.

Надзея НІКАЛАЕВА.

СХОВАНКА ЦАНОЙ У 10 ТЫСЯЧ ЕЎРА

Ніхто не назваўся гаспадаром 10 тысяч еўра, якія пільны брэсцкі вытнік знайшлі ў купэ цягніка «Маск-ва—Парыж». 20 кўра бо 500 еўра былі схаваны паміж старонкамі часопіса «Тайны XX века». Сам часопіс ляжаў пад рукамініжкам: відаць, нехта спадзяваўся на тое, што на яго не звернуць увагі. Ніхто і не звярнуў бы, акрамя професіяналаў.

Пасажыр, які ехаў у купэ, сказаў, што ён не мае дачынення да гэтых грошай. Раней ён заявіў прадстаўнікам мытні, што везе менш за 10 тысяч еўра. Праваднік таксама нічога не пазлумачыў. Грошы былі канфіскаваны.

ЗГАРЭЛА СЕНА

У вёсцы Лукава Маларыцкага раёна на тэрыторыі вытвор-чага сельскагаспадарчага кааператыва «Чырвоны партызан» адбыўся пажар на складзе з сенам. Сюды прыбыло пяць адзінак тэхнікі, пажарныя-выратавальнікі змагаліся з агнём цэлую гадзіну. У выніку пажару знішчана 40 тон сена і 100 квадратных метраў даху. Ад чаго загарэўся склад, пакуль невядома.

Яна СВЕТАВА.

НА ПОШЦЕ — ГАРАЧЫЯ ДНІ ПАДПІСКІ

Відаць, учарашні дзень быў адным з самых спякотных за гэта пакуль не набраўшае сілы лета. Горача было і на Галоўпаштамце. Ад прыемных сустрэч, размоў, усмешак. Пад дахам галоўнай пошты краіны сабраліся вядучыя рэспубліканскія і гарадскія выданні, каб у разгар падпіснай кампаніі на другое паўгоддзе і трэці квартал сустрэцца са сваімі патэнцыйнымі і рэальнымі падпісчыкамі.

«Звязда» традыцыйна прымае актыўны ўдзел у такіх мерапрыемствах. Кожны, хто падпісаўся на газету ў гэты дзень на Галоўпаштамце, мог атрымаць памятную звяздоўскую прызы і сувеніры. Так, наш кубак і ручку панёс на свае працоўнае месца Генадзь Маскаленка з Міністэрства сувязі, які за свой абедзенны перапынак паспеў аформіць падпіску на «Звязду», пагутарыць з намі пра жыццё-быццё і перадаць прывітанне Валянціне Доўнар (праўда, не ведаю, ці паспеў паабедцаць).

Прыемна было сустрэць нашу даўнюю і, аказваецца, вельмі ўдачліваю падпісчыцу Марыю Мікалаеву Падліпскую. Яна з унучкай Настасяй атрымаць прызы, што разыгрываюцца па выніках падпіскі на мінулы квартал. Чаму вельмі ўдачліваю? Бо буйны падарунак ад «Звязды» Марыя Мікалаеву атрымлівае ўжо ў другі раз. Раней яе кухня пабагацела на параварку, а вось учора — на электра-механічную мясарубку.

— Я вельмі ўдзячна «Звяздзе» за падарункі, але гэта не асноўны стымул, каб вылісаць газету. У нашай сям'і яна стала надзейным спадарожнікам па жыцці. Чытаем яе і знаходзім у кожным нумары нешта цікавае і я, і дачка, і ўнучка, — адзначыла Марыя Мікалаеву.

У 12-гадовай Насці па беларускай мове і літаратуры, дарэчы, дзвяцяткі. Можна, і тут без «Звязды» не абыйшося.

Дзень падпісчыка скончыўся, але падпіска на другое паўгоддзе і трэці квартал працягваецца! Праз некалькі тыдняў мы зноў разыграем сярод нашых падпісчыкаў мікрахвалеўную печ, пыласос, электрачайнік, кухонныя машыны, электрапарасы. **Заставіцеся з намі! Вылісайце «Звязду» і выйграваеце прызы!**

P.S. Асобным радком хочацца падзякаваць пошце за добрую арганізацыю Дня падпісчыка, штодзённую працу па падпісцы і падтрымку нашага выдання.

Таццяна ЛЯЎКОВІЧ.

Прагноз

ВЫСОКІ ўРАДЖАЙ Чырвонагалоўкаў І ЛІСІЧАК — ПА ўсёй КРАІНЕ

Спецыялісты Мініпрыроды агучылі прагнозы адносна ступені плоданашэння рэсурсаўтваральных відаў ягадных раслін і ядомых грыбоў на сёлетні сезон. Іншымі словамі, зрабілі своеасаблівы разлік ураджайнасці дароў лесу.

Ён стаў магчымым дзякуючы праведзеным у красавіку-чэрвені даследаванням на 26 пастаянных пунктах маніторынгу і 14 часовых пробных плошчах.

— Добры ўраджай чарніцы і журавін чакаецца ў Гомельскай вобласці — 4 балы. Сярэдні ўраджай чарніцы прагназуецца ў Мінскай, Брэсцкай, Віцебскай і Магілёўскай абласцях (па 3 балы), на Гродзеншчыне ўраджай чарніцы чакаецца ніжэй за сярэдні (2 балы), — паведамілі ў Міністэрстве прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

Ураджай балотных журавін у цэлым па рэгіёнах краіны будзе невысокім. На Магілёўшчыне — нізкім (1 бал), у Брэсцкай вобласці сярэднім (3 балы), у Віцебскай і Гомельскай абласцях ён чакаецца ніжэй за сярэдні (2 балы). Што тычыцца ўраджайнасці брусуці, дык на поўначы, поўдні і захадзе Беларусі яна чакаецца нізкай (1 бал). І толькі ў цэнтральнай частцы краіны пры спрыяльных умовах надвор'я гэты ягаднік сфарміруе добры ўраджай (4 балы). Ураджайнасць буюкай вар'іруецца па абласцях: сярэдняя (3 балы) на поўдні, нізкая (1 бал) — у Віцебскай і Гродзенскай абласцях. Добрай ураджайнасцю гэтых ягад чакаецца ў цэнтральнай частцы Беларусі (4 балы).

На магчыму ўраджайнасцю ягад, вядома, паўплывалі ўмовы надвор'я. Сёлета па ўсёй тэрыторыі краіны, асабліва на поўначы, адзначаліся познезвесненні замарозкі. У паўночным рэгіёне ў іх выніку адбылося пашкоджанне лісця, бутонаў і кветак чарніцы, адпалі бутонаў брусуці. У Гомельскай вобласці ўжо ў канцы мая адзначаліся туманы, што прывяло да пашкоджання лісця чарніцы і пажоўкласці бутонаў журавін. Акрамя таго, калі цягам чэрвеня-ліпеня будзе адзначацца працяглае спякотнае і сухое надвор'е, можа адбыцца адпалі кветак, завязі брусуці і журавін, адзначаючы спецыялісты міністэрства.

Прагнозы паказчыкі плоданашэння грыбоў вызначаны на падставе ўраджай мінулых гадоў і метэаралагічных умоў мінулага і сёлетніх гадоў, якія і фарміруюць ураджай грыбоў у 2012 годзе. Такім чынам, ураджай баравікоў і абаўкаў па ўсім абласцях чакаецца сярэднім (2 балы), а чырвонагалоўкаў, лісічак і асенніх апенек — высокі (3 балы). У выпадку дажджлівага надвор'я летам (асабліва ў жніўні) ураджай усіх відаў грыбоў можа аказацца высокім

Дарэчы

КАЛІ ПРЫКЛАДНА МОЖНА БУДЗЕ ПА ЯГАДЫ ІСЦІ?

Навукоўцы Інстытута лесу НАН Беларусі вызначылі прагнозы тэрміны пачатку нарыхтоўкі ягад сёлета па абласцях краіны. Яны былі зроблены, зыходзячы з назіранняў за фазамі цвіцення і працэсу фарміравання завязі.

Калі гаварыць пра чарніцы, дык найхутчэй вылісаць у лес па іх ёсць шанец у жывароў Брэсцкай і Гомельскай абласцей — з 25 чэрвеня. З 30 чэрвеня збіраць чарніцы змогуць у Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай абласцях. Нарэшце, з 2 ліпеня далучыцца да «ягаднага марафону» з надзеяй на сваю асабістую удачу змогуць жыхары Віцебшчыны.

Мяркуецца, што збіраць брусуці на цалкам законных падставах у Брэсцкай, Гомельскай, Мінскай і Магілёўскай абласцях можна будзе з 16 жніўня, з 18 жніўня — у Гродзенскай вобласці. Апошнімі да нарыхтоўкі змогуць прыступіць насельнікі Віцебскай вобласці — з 27 жніўня. У ліку першых, каму можна будзе вылісаць па балотных журавіны, змогуць аказацца жыхары Брэсцшчыны і Гомельшчыны — мяркуецца, што тэрмін пачатку нарыхтоўкі гэтых ягад на тэрыторыі названых абласцей пачнецца з 20 жніўня. Ужо 25 жніўня да іх змогуць далучыцца насельнікі Гродзенскай вобласці, праз яшчэ два дні — з 27 жніўня — і насельніцтва Міншчыны і Магілёўшчыны. У Віцебскай вобласці вылісаць па журавіны, як мяркуецца зараз, можна будзе з 1 верасня.

Сяргей РАСОЛЬКА

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)

У часы перабудовы ў Брэсце праходзіў усесаюзны сельскагаспадарчы семінар пад патранажам Ягора Лігачова. На спецыялізаваную выставу былі звесты лепшыя ўзоры айчынай (савецкай) агра-тэхнікі. Беларусь прадставіла ў разам з прамысловымі прадпрыемствамі і майстар-адзіночка Мікалай Мішакоў. Яго самаробны трактар і ўся лінейка дапаможнага інвентару з'яўляліся ўзорам, які трэба браць на ўзбраенне і наладжваць серыйную вытворчасць. Невядома, ці ўнёс трактар Мішакова сваю лепту ў развіццё сучаснага аграпрамысловага комплексу, аднак тады на пытанне Лігачова, што падштурхнула селяніна аддаць тры гады на зборку трактара, Мікалай Мікалаевіч патлумачыў:

— У нашым калгасе 17 коней, а гаспадарак, якія трэба апрацоўваць, — 400. Як управіцца вясцоўцу на сарака сотках? Вось я і завёў сабе «железнага каня».

Першы рухавік трактара быў ад «Запарожца» — усяго ў 40 конскіх сіл. Перад гэтым Мішакоў ад'ездзіў на выйграным у латарэі аўтамабілі «ЗА3-968» ажно 270 тысяч кіламетраў. Цяперашні рухавік трактара ад «ДЭО», і магутнасць яго ўжо 130 сіл. Сёлета быў праведзены першы капітальны рамонт трактара (і гэта амаль праз трыццаць гадоў пасля зборкі!). Вось некаторыя яго характарыстыкі: хуткасць — 30 км у гадзіну. Усяго хуткасцяў — 10. З іх 5 паніжаных і 2 задніх.

Мікалай Мікалаевіч усё жыццё імкнецца ўдасканаліць і аблегчыць сялянскую працу. Сабраў усе магчымыя віды калёсак і тачак для перасоўвання цяжкіх грузаў і гародніны. Прыдумай, напрыклад, арыгінальную сямлю буркоў і кукурузы, якая дазваляе не гнуць спіну. Некалькі гадоў таму змайстраваў апырсквальнік на веласіпедных колах вагою ў 10 кіло. Не трэба насіць за плячыма цяжар, па-першае. А па-другое, за 15 хвілін лёгка апрацаваць 15 сотак. А што ўжо ўсялякіх прылад для трактара ў



СТАРАГРАДСКІ ТЭХНАЧАРАЎНІК

выглядае той жа касілка, валукушы, плугоў, малацілкаў..

У яшчэ недалёкія часы калгасаў і саўгасаў без яго дапамогі не маглі абысціся ні падчас пасяўной, ні падчас жніва: тэхніка псуецца, а наладзіць яе не кожнаму дадзена. Надаўна зноў прыяжджалі да яго па дапамогу: у цэлым раёне не знайшлося мячыка на 14 мм з шагам разьбы 1,5. Што значыць майстар! А што ўжо ўсялякіх дробных тэхнічных штучак напрыдумвай! Адных распрацовак для пчаларскай справы на ягоном рахунку больш за дзесцяць.

— На жаль, ніводнай з гэтых вынаходак для пчалароў дзяржава не зацікавілася. А я выкарыстоўваю свае прылады на пчалініцы і не ўяўляю, як можна абысціся без іх.

Катушку-трымалінік дроту для аснасткі пчаліных рамак Мікалай Мішакоў паказваў некалі на ВДНГ Беларусі. І пастку для рою прыдумай такую, што не трэба ні на якую вышыню ўзбірацца. І калыскі для перасоўвання пчаліных хатак. І тармакамеру для апрацоўкі пчол... Нездарма атрымаў першае месца за свае вынаходкі.

Наогул, пчалярства — гэта не другое, а менавіта першае захапленне Мішакова. Яно ў яго нават не ад бацькі — ад дзедз ідзе.

— У сем гадоў я мог самастойна ўпраўляцца з пчоламі, — кажа Мікалай Мікалаевіч.

А сем гадоў будучаму майстру-вынаходніку споўнілася ў 1941-м, калі пачалася вайна. Пасля вайны за пуд жыта Мікалай набыў пчаліны рой і пачаў з яго свой «мішакоўскі» пчаліны радавод.



— Не ўяўляю жыцця без пчол, — кажа Мікалай Мікалаевіч. — Як не магу ўявіць яго і без кавалка жалеза.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

На фотаздымках вынаходкі Мікалая Мішакова, неабходныя для карыстання на кожным вясковым падвор'і. В. Стараград, Кармянскі р-н.

...І НОВЫ ПАРК З ФАНТАНАМІ

Новае жыццё старой набярэжнай

У паркеры Пераможаў у Віцебску будаўнікі працуюць у дзве змены, каб паспець да дня нараджэння горада зрабіць тут сучаснае месца масавага адпачынку. Святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя 1038-гадзіне заснавання Віцебска, пройдць 23-25 чэрвеня.

— Вельмі многае ў Віцебску зроблена для навадзнення парку: заасфальтавана шмат дарог, пешаходных тратуараў. У тым ліку завяршаюцца работы ў і паркеры Пераможаў, які знаходзіцца на прыбярэжнай паласе ракі Заходняй Дзвіны. Там размесцяць гандлёвыя кропкі, устаноўяць атракацёны, пачнуць праводзіць спартыўныя і культурныя мерапрыемствы, — расказвае Уладзімір ШЛОМА, намеснік старшыні Віцебскага гарвыканкама. — А напачатку — на плошчы Перамоп — з'явіцца новая сцена для правядзення канцэртаў. І калі раней свята горада праходзіла ў межах правядзення Славянскага базара ў Віцебску, то цяпер «Дзень Віцебска» стане «візітнай карткай» фестываля. І святочная праграма стане яшчэ больш насычаная. У ліку іншых яе ўбачаць прадстаўнікі гарадоў-пабрацімаў Віцебска з Расіі, Германіі, Балгарыі, Польшчы і іншых краін, а таксама дыпламатычныя работнікі такіх краін, як Казахстан і Латвія.



Набярэжную Заходняй Дзвіны ўпрыгожвае старажытны храм.

Карэспандэнты «Звязды» на свае вочы убачылі, як праводзіцца рэканструкцыя, а фактычна — стварэнне новага парка Пераможаў. Пагутарылі з Юрыем Мурашкам, прапрабамам будаўнічага ўпраўлення № 38 будаўнічага трэста № 9 — генеральнага падрядчыка аб'екта, рабочымі. Аказваецца, у паркеры з'явіцца аж тры фантаны, адзін з якіх — з нямецкай «начынкай». Акрамя гэтага, парк ўпрыгожаць ратонда, альтанкі... Цікава, што тратуарную плітку трэба вы-

яцца падкрэсліць спецыфіку кожнага «храма кнігі».

У тым ліку запланавана ганарова адкрыццё памятнага знака авіятарам 339-га палка і «Набат-звана» на месцы былога канцлагера «5-ы Полк». Што датычыцца помнікаў князям Альгерду і Алесандру Неўскаму, то напастамента даўно ўжо чакаюць. І як расцямляць «Звяздзе» Віталь ДУБІК, начальнік аддзела архітэктуры і горадабудаўніцтва гарвыканкама, ужо днём будзе праводзіцца тэндэр, падчас якога вызначыцца пераможца, — тады ва ўстаноўленым законам парадку і будзе вырашацца пытанне. Галоўнае, што адпаведны дазвол кіраўніка дзяржавы на ўстаноўку помнікаў ужо ёсць...

Вельмі шмат цікавых сюрпрызаў рытуе ў гандаль.

— У цэнтральнай частцы горада з'явіцца больш за 250 летніх кавярняў, розных гандлёвых кропак і пунктаў. Сёлета ўпершыню будзе арганізаваны гандаль у паркеры Пераможаў, — расказвае Ірына СУПРУН, начальнік упраўлення гандлю і паслуг гарвыканкама. — На вуліцы Замкавай ўпершыню адбудзецца прэзентацыя прадпрыемстваў бытавога абслугоўвання: цырульня, майстарэня па пашыве і рамоне адзення і іншых. Таксама навінкай стане свята хлебалеўкаў «Віцебскі караван». На вуліцы Леніна сваю прадукцыю будуць рэалізоўваць прадпрыемствы, якія вырабляюць нехарчовыя групы тавараў. Акрамя таго, на пешаходнай вуліцы Суворова арганізуюць выставу работ навушчэнцаў і студэнтаў устаноў сям'і адукацыі. Прыяжджайце ў Віцебск на свята! Сумна дакладна не будзе.

Аляксандр ПУКШАНСКІ. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.



Цясляр Аляксандр Грэчкін працуе на берэзе ракі.

БПС-СБЕРБАНК

ОАО «БПС-Сбербанк»
інфармуе аб устанавленні с 20.06.2012
по срочным банковским депозитам физических лиц
следующий размер процентов:

— по вновь привлекаемым депозитам в белорусских рублях

Наименование депозита / сумма вклада	Размер процентов (годовых) по срокам привлечения		
	90-189 дней	190-369 дней	370-500 дней
«Сохраняй»			
от 500 тыс. — до 5 млн.	26,5 (CP-5,5 п.п.)	28,75 (CP-3,25 п.п.)	30,75 (CP-1,25 п.п.)
от 5 млн. — до 25 млн.	28 (CP-4 п.п.)	29,75 (CP-2,25 п.п.)	32 (CP)
от 25 млн. — до 100 млн.	28,75 (CP-3,25 п.п.)	30,5 (CP-1,5 п.п.)	32,5 (CP+0,5 п.п.)
от 100 млн.	29 (CP-3 п.п.)	30,75 (CP-1,25 п.п.)	33 (CP+1 п.п.)
«Пополняй»			
от 500 тыс. — до 5 млн.	26,25 (CP-5,75 п.п.)	28,5 (CP-3,5 п.п.)	30,5 (CP-1,5 п.п.)
от 5 млн. — до 25 млн.	27,75 (CP-4,25 п.п.)	29,5 (CP-2,5 п.п.)	31,75 (CP-0,25 п.п.)
от 25 млн. — до 50 млн.	28,5 (CP-3,5 п.п.)	30,25 (CP-1,75 п.п.)	32,25 (CP+0,25 п.п.)
от 50 млн. — до 100 млн.	28,75 (CP-3,25 п.п.)	30,5 (CP-1,5 п.п.)	32,5 (CP+0,5 п.п.)
от 100 млн.	28,9 (CP-3,1 п.п.)	30,7 (CP-1,3 п.п.)	32,9 (CP+0,9 п.п.)
«Управляй»			
1,5 млн.	21 (CP-11 п.п.)	23 (CP-9 п.п.)	25 (CP-7 п.п.)
5 млн.	22 (CP-10 п.п.)	24 (CP-8 п.п.)	26 (CP-6 п.п.)
25 млн.	25 (CP-7 п.п.)	28 (CP-4 п.п.)	30 (CP-2 п.п.)
100 млн.	26 (CP-6 п.п.)	29 (CP-3 п.п.)	31 (CP-1 п.п.)
Депозит и карт-счет «Пенсионный» — 32 (CP)			

— в иностранной валюте

Наименование депозита / сумма вклада	Размер процентов (годовых) по срокам привлечения		
	90-189 дней	190-369 дней	370-500 дней
«Сохраняй»			
от 100 — до 1 000 USD/EUR, от 3 000 — до 30 000 RUB	5,0	5,5	6,1
от 1000 — до 5 000 USD/EUR, от 3 000 — до 150 000 RUB	5,2	5,7	6,3
от 5 000 — до 20 000 USD/EUR, от 150 000 — до 600 000 RUB	5,5	6,0	6,6
от 20 000 USD/EUR, от 600 000 RUB	5,9	6,4	7,0
«Пополняй»			
от 100 — до 1 000 USD/EUR, от 3 000 — до 30 000 RUB	4,9	5,4	6,0
от 1000 — до 5 000 USD/EUR, от 3 000 — до 150 000 RUB	5,1	5,6	6,2
от 5 000 — до 20 000 USD/EUR, от 150 000 — до 300 000 RUB	5,3	5,8	6,4
от 10 000 — до 20 000 USD/EUR, от 300 000 — до 600 000 RUB	5,5	6,0	6,6
от 20 000 — до 50 000 USD/EUR, от 600 000 — до 1 500 000 RUB	5,7	6,2	6,8
от 50 000 USD/EUR, от 1 500 000 RUB	5,9	6,4	7,0
«Управляй»			
500 USD/EUR, 15 000 RUB	4,3	4,8	5,4
1 000 USD/EUR, 30 000 RUB	4,5	5,0	5,6
5 000 USD/EUR, 150 000 RUB	4,8	5,3	5,9
20 000 USD/EUR, 600 000 RUB	5,2	5,7	6,3

Наименование депозита	Срок привлечения	Размер процентов (годовых)	
		карт-счет «Универсальный» (USD/EUR)	1 год
			5,0

— по депозитам, прием которых прекращен в белорусских рублях

Наименование депозита	Срок привлечения	Размер процентов (годовых)			
		за 1-й — 4-й месяцы	за 5-й — 10-й месяцы	за 11-й — 12-й месяцы	за 11-й — 12-й месяцы
«Баланс интересов»	1 год	27 (CP-5)	28 (CP-4)	29 (CP-3)	
«Перспективный»	18 месяцев		29,5 (CP-2,5)		
«К совершеннолетию»	2 года		35 (CP+3)		
	3 года		36 (CP+4)		

в иностранной валюте

Наименование депозита	Срок привлечения	Размер процентов (годовых)		
		доллары США, евро	рубли	рубли
«Баланс интересов»	1 год	за 1 мес. — 3,9 за 2-10 мес. — 4,65 за 11-12 мес. — 4,9		
«Настоящий выбор»	370 дней	до 5 тыс. — 4,4 5-10 тыс. — 4,65 от 10 тыс. — 4,9	до 150 тыс. — 4,4 150-300 тыс. — 4,65 от 300 тыс. — 4,9	
«Динамичный»	3 года	4,9	4,9	

Устанавляемый размер процентов применяется с 20.06.2012:

- к вновь заключаемым и автоматически продлеваемым с 20.06.2012 договорам карт-счета в иностранной валюте «Универсальный»;
- к реформированным с 20.06.2012 договорам срочных банковских депозитов в иностранной валюте «Динамичный» (3 года), «Настоящий выбор».

Устанавляемый размер процентов будет применен с 20.07.2012:

- к заключенным до 20.06.2012 договорам срочных банковских депозитов в белорусских рублях и иностранной валюте «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», депозита и карт-счета в белорусских рублях «Пенсионный»;
- к заключенным до 20.10.2011 договорам срочного банковского депозита в белорусских рублях «К совершеннолетию»;
- к заключенным до 15.12.2011 договорам срочного банковского депозита в иностранной валюте «Баланс интересов»;
- к заключенным до 26.01.2012 договорам срочных банковских депозитов в белорусских рублях — «Перспективный», «Баланс интересов», в иностранной валюте — «Динамичный», «Настоящий выбор»;
- к реформированным до 20.06.2012 договорам срочных банковских депозитов в иностранной валюте «Динамичный» (3 года), «Настоящий выбор».

Дополнительную информацию можно получить в любом подразделении ОАО «БПС-Сбербанк», на сайте банка www.bps-sberbank.by или по единому номеру 148

Проценты, выплаченные по депозитам в течение 2011 г. (млрд. руб.): январь — 16,4; февраль — 16,0; март — 18,1; апрель — 16,2; май — 22,7; июль — 23,3; июль — 23,9; август — 29,0; сентябрь — 30,4; октябрь — 44,6; ноябрь — 50,5; декабрь — 56,5.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 10.10.2011 года на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк».

Выпілі, паехалі, перакуліліся...

На аўтадарозе Полацк—Расоны каля вёскі Селяўшчына Ракоўскага раёна ўдзень перакуліся «Фальксваген».

Кіроўца не справіўся з кіраваннем, аўтамабіль з'ехаў у кювет і перакуліся на дах. Пры гэтым з легкава пачало выцякаць паліва... Дапамога выратавальніку ў тым, каб дастаць пацярпелых з аўта, не спатрэбілася, затое ім, каб прадукцыю узгаранне паліва, даялося стварыць паветрана-пенную падушку, а потым ставіць аўтамабіль на колы. Кіроўца і пасажыр былі шпіталізаваны з ударамі спіны і шыйных аддзелаў пазванкаў. Як паведа

ДОЎГАЯ ДАРОГА ЗА ДАЎГІМ РУБЛЁМ

Сёння цяжка знайсці беларуса, чые знаёмыя ці родныя ні шукалі б шчасця ў выглядзе высокіх заробкаў у розных рэгіёнах Расіі. І ў мяне такіх знаёмых шмат. Працавалі ці працуюць яны ў розных галінах. Ды і муж нядаўна паспрабаваў «расійскага хлеба». Спачатку яго гісторыя:

Пётр, 29 гадоў, мантажнік аконных канструкцый, Мінск

Працаваў на фірме апошніх трох гадоў у камерцыйнай працы мантажнікам, з восені мінулага года заробкі імялі пачаць падаць (з 800-1000 долараў у рублёвым эквіваленце да 300-400). Для сям'і з 3 чалавек, дзе жонка ў джэкетым, — малавата, згадзіцца. Да новага года ўсе запасы былі вычарпаны, а зарплаты так і не падняліся. Калегі па цэпу пацягнуліся ў Маскву, дзе «некаму нешта» ўдалося зарабіць, загаварыў пра гэта і мой: «Там брат знаёмага працаваў апошнія некалькі месяцаў: 20 дзён у Маскве — 10 дома, 1200—1500 долараў штомесца чыстымі... Хлопцы едуць і мне прапануюць, давай я паспрабую, да лета табе машыну купім...» Апошні аргумент вырашыў усе. Ну як я магла не пусціць мужа зарабляць сабе на машыну, калі нядаўна атрымала пасведчанне кіроўцы?

ПАЕЗДКІ ПЕРШАЯ І ДРУГАЯ. МАСКВА

Паехалі 17 снежня на дзёх машынах ушасцёй — у камерцыйную фірму, дзе некалькі гадоў таму даволі паспяхова працаваў адзін з хлопцаў. Уладкаваліся жыць у інтэрнаце (па 180 расійскіх рублёў з чалавека за суткі), умовы пражывання даволі прымальныя: блок з 2-х пакояў, у пакоі па 4 чалавекі, кухня на паверсе, харчаваліся самастойна. Аплата працы: аванс плюс зарплата. Работы было вельмі шмат, наймальнік і чуюць спачатку не захацеў аб паездцы дадому праз 20 дзён работы, дый з заробку быў толькі аванс у памеры 10 000 расійскіх рублёў, ці 300 долараў, таму вырашылі ехаць пасля зарплаты. Усе стасункі з сям'ёй праз скайп. Дзякуй тэхнічнаму праграму за ілюзію жывых зносін!

Час ішоў вельмі марудна. Кожны дзень трэба было адказваць на пытанне дачкі: «Калі прыедзе тата?» і абяцання, што ўжо вельмі хутка. Так у чаканні хуткага прыезду мы адзначалі з дачкой і 14, і 23 лютага, а вось на 8 сакавіка атрымалі доўгачаканы падарунак у выглядзе мужа і таты.

У выніку за першы працоўны месяц муж атрымаў 32 000 расійскіх рублёў, з якіх 9 тысяч пайшло на пражыванне і харчаванне. За другі месяц — 10 000 авансу, а на жыццё ўсе тыя ж 9 000. Астаннія грошы за другі месяц работы наймальнік абяцаў аддаць пасля прыезду з дому. Такім чынам, праз 2 месяцы сямейны бюджэт папоўніўся на 24 000 расійскіх рублёў, ці на 800 долараў. З іх 200 долараў — на крэдыт і камунальныя за 2 месяцы, 200 пазыкі, 100 з сабой на дарогу ў Маскву. Нам на наступны месяц засталася ўсяго 300 долараў. Пра тое, каб адкладваць нешта на машыну, не магло быць і гаворкі, але Пётр быў настроены аптымістычна: надалей справы абячалі пайсці ўгору, дый у Маскве іх ужо чакалі заробленны грошы.

Тыдзень пабыўці прайшоў як адзін дзень, хацелася кампенсавать усе праведзеныя пасабку святы і выхадныя. Тэатр, кіно, дэльфінарый, каток, сустрэчы з сябрамі — распісаны быў кожны дзень, кожная гадзіна...

Прыехаўшы ў сярэднюю сакавіка на ўжо «нагрэтае» месца, хлопцы праз некалькі дзён працы атрымалі замест розных згодна з выкананымі аб'ёмам 1000-1200 долараў усяго толькі па 300. Наймальнік сказаў, што розні-

цу заплаціць у наступным месяцы, бо зараз непадпісаны працэнтуюкі (шыра кажучы, я не ведаю, што гэта за дакумент. — Аўт.) Гэта акалічнасць, безумоўна, не магла не паўплываць на настрой. Нехта прапанаваў пачакаць, нехта адразу шукаць новае месца. Але новае месца — гэта зноў месяц без грошаў. Палеміка разгарэлася недзіячая. Саломы ў пошым дабавілі яшчэ знаёмых мантажнікі-беларусы, якія прыехалі ўладкоўвацца ў Маскве пасля «халтур» пад Смаленскам, дзе за пару дзён зарабілі па 300 долараў і зараз гэтыя грошы праглыблялі.

На працягу наступнага тыдня атрымалі яшчэ па 10 000 рублёў авансу. Але становішча гэта не паправіла, хлопцы перасварыліся, двое паехалі назад у Мінск, больш вопытныя шукалі надзейных і шчодрых заказчыкаў і нават нібыта знайшлі. Тыя прапанавалі ім заробак 2000-2500 долараў, але недзе праз месяц. Пасля агучана лічбаў заставацца працаваць на старым месцы ўжо не захацелі і, каб не праяцца і так невялікія грошы, зазбіраліся дадому з намерам перачакаць. Наймальнік вельмі пашкадаваў, што хлопцы з'язджаюць, але канчаткова разлічыць іх з гэтай нагоды не захацеў, працэнтуюкі ж не былі падпісаныя...

Такім чынам, за два тыдні паездкі на пражыванне і харчаванне было патрачана каля 4 000 расійскіх рублёў, а зароблена 18 000. Чыстымі атрымалася па 14 000 тысяч, гэта каля 450 долараў. Але па дарозе зламалася машына, а паколькі ўсе паломкі транспарту на палярэдняй дамоўленасці дзьяліліся і на пасажыраў, дадому муж прыеў усяго 400 долараў.

Потым на працягу тыдня хлопцы спакой-

дзён можна атрымаць аванс. Ён нават прапанаваў сустрэць хлопцаў на вакзале ў Адлеры і дапамагчы з уладкаваннем.

Сумненні было нямаля: дачка, якая вельмі сумуе без таты, далёкая дарога: Сочы — не Масква, за 10 гадзін не даядзеш, ды і кошт праезду ў адзін бок амаль 650 тысяч. Але спускас зарабіць перамагла.

Сабраліся ехаць уцяць, аднаго са спадарожнікаў Пётр ведаў, астатнія аказаліся яго сябрамі. Купілі білеты. У нас з мужам была толькі адна дамоўленасць: ён павінен вярнуцца да дня народзінаў дачкі, праз месяц, і гэта было прычынова. Таму на ўсакі выпадак 100 долараў на зваротную дарогу ён узяў. Паездка пачалася не вельмі прыемна. Аказалася, што хлопцы прыехалі на вакзал ужо добра нападлітку і працягвалі гэтую справу ўсю дарогу. Пятру прыйшлося нават забраць у іх дакументы і грошы (тыя, што паспеў), бо перад праваднікамі і пагранічнікамі было сорамна за такіх суседзяў.

У Адлеры іх сустрэў той знаёмага знаёмага. Прывёз да дырэктара, які новым работнікам не здзіўся, але сказаў, што на сёння вакансіі закрыты і ён толькі можа накіраваць іх на другую фірму, якая працуе побач і з'яўляецца субпадрадчыкам. Турэцкая фірма «Петра-строй» сапраўды знаходзілася побач і будавала суседні шматпавярховы дом. Там хлопцаў сустрэлі вельмі цёпла. Паслілі ў дамкі з кухні і выгодамі, дзе раней пражывалі адпачывальнікі. Будаўніцтва было кругласутачна было наладжана і харчаванне будаўнікоў — кармілі, як дарагіх гасцей: меню разнастайнае, порцы неабмежаваныя. Усё для працы, якая, трэба адзначыць, была няпроста. Адзін раз давалася працаваць цэлыя суткі запар, з-за папярэдняй перабою з пастаўкамі бетону. Так прайшло два тыдні, загаварылі пра аванс, бо ўласныя грошы, якія трацілі на цыгарэты і іншыя дробязі, заканчваліся. Намеснік дырэктара даў 3 000 на ўсіх (каля 100 долараў), але пад вялікім сакрэтам ад іншых будаўнікоў. Бо на ўсіх не хопіць. Гэтая акалічнасць прымусіла мужа занепако-

іцца, ён пачаў наводзіць даведкі срод тых, хто раней пачаў працаваць, бо зрабіць гэта загадзя не давалася. Аказалася, што чакаюць не толькі авансу, але і зарплаты за мінулыя месяцы. І што брыгада кабардына-балкарцаў напісалі заяву ў міліцыю, а потым яшчэ звярнуліся да мясцовага крміналітэту, каб «выбіць» заробленыя грошы. Каша зарэвалася густа. Прыехаў генеральны дырэктар, пачаў высвятляць прычыны незадаволенасці, правяў разуменне да праблем, сказаў, што грошы будуць, і магчыма, хутка, але пакуль не закрыты пэўныя аб'ёмы, генеральны падрадчык грошы не пералічыць. Так што трэба яшчэ папрацаваць, а потым ужо ўсе грошы і атрымаць.

З кароткіх тэлефонных размоў і прыгнечанага настрою мужа зразумела, што трэба прымаць рашэнне — ехаць дадому з пустымі рукамі ці чакаць грошай у наступным месяцы. Для мяне адказ быў адназначным. Муж, вядома, шкада было патрачаных сіл, часу і грошай на дарогу, але ён згадзіўся, што трэба ехаць. Ну і прыехаў... Аўтастопам... двое сутак у дарозе. Пра гэтыя прыгоды я даведалася толькі пасля, бо ўвесь час была ўпэўнена, што муж прыедзе цягніком: грошы на білет ён з сабой узяў, але аказалася амаль усе патраціў... Акрамя 20 долараў, якія і прывёз дадому.

Міхаіл, 28 гадоў, Слонім

Пазнаёмілася я з ім у цягніку «Брэст—Масква», вяртаючыся за камандзіроўкі. Настрой у ча-



лавека быў прыўзняты. Слова за слова, Міхаіл расказаў мне, што жыве ў Слоніме, што жанаты і дачка тры гады, што ўсё б нядрэнна, але свайго кутка я іх няма, жывуць у бацькоў. Гэтая праблема і прымусіла яго з лютага стаць гаспадарытам у Маскве, бо зарплаты на фірме па вырабе корпуснай мэблі, дзе ён працаваў, стала хапаць толькі на прадукты.

Паехаў на шынамантаж да знаёмага, які ў расійскую сталіцу перабраўся ўжо даўно. У зімовыя месяцы ўдалося зарабляць каля тысячы долараў, а з надыходам вясны заробкі пайшлі ўгору, праўда, і работы прываблівалі, але гэта не страшна, бо працаваць за такія грошы ён згодзен, колькі патрэбна. За ім у Маскву паехала яшчэ некалькі хлопцаў, усім каля 30, кожны стараецца зарабіць для сям'і. Але не ва ўсіх атрымаецца, і асноўная прычына — алкаголь. Грошы ж яны атрымліваюць штодзень, таму некаторым цяжка пераадолець спакусу і не патраціць крху на тое, каб «распабціцца». А стрымальны фактары ў выглядзе жонкі і дзяцей няма. Вось і зацягвае. Па гэтай прычыне добрага сябра давалася адправіць дадому ў Слонім, і ён не апошні, бо ў іх калектыве ёсць яшчэ пара хлопцаў, якія не спраўляюцца з залежнасцю.

Лірычныя адступленні пра дачку, жонку, сям'ю Міхаіла не радалі. Ехаць і думаць пра тое, што дзіця да апошняга не хацела адпусцаць тату, галасіла: «Татка, не з'язжай», а жонка, супакойчычы малую, хавала слёзы, яму не хацелася. Тым больш што на ажыццяўленне яго планаў па будаўніцтве ўласнага дома патрэбна ўсяго тры гады такога чачавага жыцця, усяго тры... «Гэта вельмі хутка», — казаў мне Міхаіл. «Божа, як гэта доўга, дачка ж яго ўжо ў першы клас пойдзе», — думала я...

Калі цягнік пад'язджаў да Мінска і стала зразумела, што гэта апошнія хвіліны нашага знаёмства, я пажадала Мішу паспехаў у працы, хуткага здзяйснення яго мары і моцнай сям'і, у якой за тры гады ўслабе каханне і ўзаемаўважэнне. А потым я хуценька спускалася ў метро, думаючы: «Як добра, што прыеду, а муж дома, што ён сарваўся сёння раней, каб забраць дачку з садка, і што ўсіх грошай не заробіць, а сям'я — гэта калі людзі жывуць разам».

Прыкладаў паездкаў на заробкі сярэд маіх знаёмых яшчэ шмат, некаторыя паспяхова працавалі па некалькі гадоў і потым вярталіся на радзіму, стаімішыся ад жыцця на чамаданых, іншыя пераціявалі да сябе сем'і. Нехта стабільна заробляў, некага (звычайна будаўнікоў) «кідалі». Муж знаёмай з'ехаў у Маскву і праз год паездка паміж Мінскам і Масквой сказаў жонцы, што ў яго там новая, хоць і не афіцыйная, сям'я і ў хутка будзе дзіця. Сваё ездзіць у Сібір хатавым метадам, на 4-5 месяцаў, добра зарабляў, дабудавалі кватэру, зрабілі рамонт, але апошні раз вярнуўся ў сярэдзіне вахты, без грошай (іх плаціць за ўсю вахту адзін раз), бо не мог выносіць пастаяннага галаўнога болю, баўся памерці на чужыне, бо з яго знаёмым там здарыўся няшчасны выпадак і родныя толькі праз месяц пасля смерці змаглі яго пахаваць... Знаёмыя мужа вярнуліся з Сочы, заробіўшы па 200 долараў на дарогу. Брат сярёброў паехаў у Маскву з адным чамаданам, мыўся і спаў на вакзале, шукаў работу, знайшоў — працуе ахоўнікам у гасцінцы, зарабляе каля тысячы долараў і чывява. Аднагрукнік ужо гадоў пяць працуе ў Піцеры, узяўшы па службовай левсіцы і нядрэнна зарабляе, забраў туды сям'ю, у Мінск прыязджае да бацькоў...

Але, шыра кажучы, знаёмых, якія знайшлі сваё месца на радзіме і зарабляюць дастаткова, каб лабадваць кватэру, купіць машыну, з'ездзіць адпачыць, уладкаваць дзяцей, у мяне таксама вельмі шмат. А вось на якіх прыклад арыентавацца, кожны вырашае сам для сябе.

Таццяна САЛАУЁВА.

3 МАЛАТКОМ — НА АДНАВЯСКОЎКУ

У вёсцы Норыца Пастаўскага раёна забілі 82-гадовую пенсіянерку. Паводле заключэння судова-медыцынскай экспертызы, смерць наступіла ад чэрпальна-мазгавой траўмы. Было устаноўлена, што састарэлу падчас сваркі забіў малатком 46-гадовы непрацоўчы аднавясковец. А ў Оршы а дзсятай гадзіне вечара з кватэры ў цэнтральнаму гарадскую бальніцу №1 брыгада «хуткай» прывезла 64-гадовую пенсіянерку. Міліцыянеры высветлілі, што не падчас сваркі моцна збіў 38-гадовы непрацоўчы сын. Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ФОСОО «Белкопстрах» в г. Минске информирует О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
- страховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВС № 7221119, (7224949—7224950);
- страховые полисы по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездок за границу формы 2РН, 2РП серии БМ 0169260—0169260;
- страховые полисы по договорам страхования, заключаемые с физическим лицом (Форма 2РН), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (Форма 2РП) по страхованию иному, чем страхование жизни формы 2РН, 2РП серии БК №№ 0120391, 0122360, 0122369;
УНП 101152124
Утвержденный представительством Белгосстрах по Первомайскому району г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний считать недействительными.
УНП 101883943

Кватэрнае пытанне

У СПІСЫ НА АТРЫМАННЕ ЛЬГОТНАГА КРЭДЫТУ ЎКЛЮЧАЮЦА...

Мая дачка жыве ў вёсцы, не працуе, бо гадуе сваю дачку — інваліда з дзяцінства. Уласная жылля ў іх няма, жывуць у доме, які я некалі атрымала ў спадчыну.

Пытанне: ці можа дачка (з усіх даходаў у яе — дапамога на дзіця-інваліда) атрымаць ільготны крэдыт на будаўніцтва жылля? В.А., г. Мазыр.

У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 6 студзеня 2012 года № 13, малазабяспечаныя грамадзяне, у складзе сямей якіх ёсць дзеці-інваліды, а таксама інваліды з дзяцінства І і ІІ групы, маюць пазачарговае права на атрыманне ў вызначаным парадку льготных крэдытаў на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў.

Згодна з п. 1 Палажэння, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2000 года № 1955, да малазабяспечаных працаздольных грамадзян, якія маюць права на атрыманне льготных крэдытаў, субсідый і іншых формаў дзяржаўнай падтрымкі для будаўніцтва (рэканструкцыі) або набыццё жылых памяшканняў, адносяцца грамадзяне, якія стаяць на ўліку ў паліцэйскай жыллёвай умоў і ў якіх сярэднямесячны сукупны даход на кожнага члена сям'і не перавышае трохразова сярэднямесячны сярэднешуаковы мінімальны спажывецкі бюджэт (МСБ) сям'і з 4 чалавек, што вылічваецца за 12 месяцаў, якія папярэднячэ тры месяцы падачы дакументаў для ўключэння ў спісы на атрыманне льготнага крэдыту, і маюць заяўленую маёмасць,

агульны кошт якой не перавышае двухразовага гранічнага памеру льготнага крэдыту для гэтай сям'і. Пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад 18 красавіка 2012 года № 52 адпаведны МСБ зацверджаны ў памеры 1171590 рублёў (на перыяд з 1 мая па 31 ліпеня 2012 г.). Для аднесення грамадзяніна да катэгорыі малазабяспечаных ім паводналяюцца звесткі аб сукупным даходзе і маёмасным становішчы сям'і ў орган, у якім ён стаяць на ўліку з патрэбай у паліцэйскай жыллёвай умоў, па адзінай форме, зацверджанай у вызначаным заканадаўствам парадку. Звесткі аб сукупным даходзе і маёмасным становішчы грамадзяніна не падлягаюць выданню.

Пры заключэнні крэдытнага дагавора канкрэтны памер ільготнага крэдыту вызначаецца банкам, зыходзячы з плацежаздольнасці грамадзяніна і кошту будаўніцтва жылля памяшкання. Віктар САВІЦКІ

Мінскі раённы ісполнительный комитет 5 июля 2012 г. повторно проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ п/п	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь земельного участка	Целевое назначение	Ижиженная инфраструктура*	Расходы по подготовке документации участку (рублей)	Начальная цена участка (рублей)	Задаток (рублей)
1	Михановичский с/с, д. Кайково, ул. Животоводов, участок № 1	623684202601000261	0,1404 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ, водопровод	1 200 000	60 000 000	12 000 000
2	Михановичский с/с, д. Кайково, ул. Животоводов, участок № 4	623684202601000258	0,1392 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ, водопровод	1 200 000	59 000 000	11 800 000
3	Михановичский с/с, д. Кайково, ул. Животоводов, участок № 6	623684202601000260	0,1384 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ, водопровод	1 200 000	59 000 000	11 800 000
4	Михановичский с/с, д. Кайково, ул. Животоводов, участок № 7	623684202601000265	0,1380 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ, водопровод	1 200 000	59 000 000	11 800 000
5	Михановичский с/с, д. Кайково, ул. Животоводов, участок № 8	623684202601000262	0,1376 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ, водопровод	1 200 000	58 000 000	11 600 000
6	Михановичский с/с, д. Кайково, участок № 6	623684202601000233	0,1532 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	65 000 000	13 000 000
7	Михановичский с/с, д. Кайково, участок № 16	623684202601000219	0,1496 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	64 000 000	12 800 000
8	Михановичский с/с, д. Кайково, участок № 22	623684202601000229	0,1497 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	64 000 000	12 800 000
9	Михановичский с/с, д. Котляги, участок № 20	623684203601000124	0,1477 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	-	78 000 000	15 600 000
10	Михановичский с/с, аг. Михановичи, ул. Шоссеяная	623684204601000171	0,1233 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, водопровод	1 400 000	99 000 000	19 800 000
11	Михановичский с/с, д. Плесбачы	623684205601000121	0,2414 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, водопровод	2 000 000	84 000 000	16 800 000
12	Михановичский с/с, д. Сервафимово	623684206101000314	0,1224 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ, водопровод	1 200 000	66 000 000	13 200 000
13	Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, участок № 1	623684206601000255	0,1566 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество	84 000	87 000 000	17 400 000
14	Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, участок № 18	623684206601000303	0,1447 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	2 000 000	79 000 000	15 800 000
15	Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, участок № 43	623684206601000206	0,1541 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	85 000 000	17 000 000
16	Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, участок № 50	623684206601000212	0,1541 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	85 000 000	17 000 000
17	Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, участок № 52	623684206601000253	0,1549 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	85 000 000	17 000 000
18	Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 43	623684301601000586	0,1508 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	2 636 770	71 000 000	14 200 000
19	Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 44	623684301601000588	0,1506 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	2 283 230	71 000 000	14 200 000
20	Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 117	623684301601000584	0,1514 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	2 421 440	71 000 000	14 200 000
21	Петришковский с/с, д. Новашино	623685707101000305	0,1294 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество	84 000	35 000 000	7 000 000
22	Петришковский с/с, д. Новашино	623685707101000169	0,1294 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество	84 000	47 000 000	9 400 000
23	Петришковский с/с, д. Новашино	623685707101000145	0,1529 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество	84 000	42 000 000	8 400 000
24	Петришковский с/с, д. Новашино	623685707101000182	0,1548 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество	105 000	42 000 000	8 400 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшешковова, д. 8. Дата проведения: 05.07.2012 г. в 10.00. Заявления на участие в аукционе принимаются в 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшешковова, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 26.06.2012 г. в 17.00. Контактный телефон: 204 11 62. На Лоты 18-20 переносится на расчетный счет № 3600521100123 ГУ МР по Мінскай абласці, філіял № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код платажа — 04901. На Лоты 21-24 переносится на расчетный счет № 36005211001315 ГУ МР по Мінскай абласці, філіял № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код платажа — 04901. У участнику аукциона допускается физическое лицо, подавшее в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесение в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в извещении. Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков. Документы, необходимые для участия в аукционе: 1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адреса земельных участков. 2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет отменной банкой. 3. Гражданский — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта). 3.1 представителем гражданина — нотариально удостоверенная доверенность. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь представляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан — документ, удостоверяющий личность. Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем офисе комиссии. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона в этом случае задатки участнику аукциона предоставляются в частную собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов. Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изложением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, осуществляется в установленном порядке победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возм

■ Прамая лінія

ПРАБЛЕМЫ З СЭРЦАМ — З-ЗА ДЭПРЭСІ?

На пытанні чытачоў адказала загадчыца інфарктнага аддзялення №2 10-й гарадскоў клінічнай бальніцы г. Мінска, урач-кардыялаг вышэйшай катэгорыі Наталля ПАЛЯЎКОВА.



(Заканчэнне. Пачатак у нумарах за 16, 19 чэрвеня.)
— **Брэсцкая вобласць, Кацярына Аляксееўна. Падкажыце, ці ўсім, хто перанёс інфаркт, паказана рэабілітацыя?**

— Рэабілітацыя паказана ўсім, але яна бывае розная. Ёсць, напрыклад, індывідуальныя праграмы на даму пад кантролем урача паліклінікі. Для чаго, скажам, накіроўваць чалавека ў Рэспубліканскую клінічную бальніцу, што ў Акасаўшчыне, калі ён не можа сам сябе абслугоўваць? Такому пацыенту проста распісваюць лячэнне, паказваюць спецыяльныя практыкаванні. У цяжкіх выпадках старым людзям мы дазваляем хадзіць толькі на балконе і па хаце. Нехта можа выйсці і на вуліцу... Усё залежыць ад ступені пашкоджання міякарда. Мы падлічваем рэабілітацыйны патэнцыял і вызначаемся. Ёсць і медыцынскія супрацьпаказанні да рэабілітацыі. Які сэнс трэніраваць сэрца, калі ў вас сэрца не мае рэзервовых магчымасцей? Чалавек у сілу ўярнуцца можа быць не здольны выжыць да працы. Тады прапануецца дэаглядальны і фізічныя практыкаванні, каб мышцы працавалі і дапамагалі сэрцу.

— **Пры інфаркце, як і пры інсульты, трэба звярнуцца да урача як мага хутчэй, ці тут гэта не так важна?**

— Безумоўна, важна. Урачэбную дапамогу трэба атрымаць як мага раней, лічыцца, што ў першыя 90 хвілін. Спачатку неабходна аказаць сабе самадапамогу — разжаваць 1 таблетку аспірыну, прыняць нітрагліцэрын і выклікаць «хуткую». Урачы «хуткай дапамогі» могуць правесці трамбллізіс — уяўдзенне прапаратаў, якія дазваляюць растварыць тромб, што перакрывае сасуд сэрца. Хворы дастаўляецца ў бальніцу. Калі ёсць магчымасць, праводзіцца каранараангіяграфія, падчас якой тромб выдаляецца. Артэрыя такім чынам адкрываецца, і інфаркт або не развіваецца, або плошча і глыбіня пашкоджання будуць мінімальнымі.

— **Мінск, Валяціна. Хацелася б даведацца дакладныя парады адносна харчавання пры атэрасклерозе. Што рамандадуецца, а што неабходна цалкам выключыць?**

— Рэкамендуецца пшанічны шэры або чорны хлеб учарашняй выпечкі, няздобнае пясчэнне, супы вегетарыянскія з бульбай, морквай і крупамі, а таксама супы фруктовыя і малочныя, няжылыя гатункі мяса, тлушчы, рыбы ў адварнае выглядзе або абмажаныя салі, фруктовыя падліўкі. Ванілін, карыца, лімонная кіслата. Хрэн і мянзэ ў абмежаванай колькасці. Напоі: мянзэны чай з лімонам, стравы з марской трысняж, мідый і іншых прадуктаў мора. З малочных прадуктаў — малако, кефір, сыракава, ацыдафілін, ражан-

ка, няжылы тварог і стравы з яго, сыр няжылы і несалёны, смятана і вяршкі ў абмежаванай колькасці. Яйкі ў выглядзе бялкова аملتэ, жаўткі не больш за 3 разы на тыдні. Крупы: рассыпчатая каша, запяканкі, крупянікі з грэчкай, аўсянай, ячнай і прасяной круп. Манныя крупы, рыс, макаронныя вырабы ў абмежаванай колькасці. Гародніна: белаканчаная і квасцятая капуста, бурякі, морква, кабачкі, гарбуз, баклажаны, бульба, у свежым выглядзе — агуркі і памідоры. Зеленава-пяршкі і кропу. Зеленыя гаршак, маладая фасоля ў абмежаванай колькасці. Плады і ягады ў сырм выглядзе, у кампотах, кіслах, жэле і мусах. Соусы і спецыі: соусы таматныя, малочныя, на адвары гародніны, запраўленыя смятанай, фруктовыя падліўкі. Ванілін, карыца, лімонная кіслата. Хрэн і мянзэ ў абмежаванай колькасці. Напоі: мянзэны чай з лімонам, стравы з марской трысняж, мідый і іншых прадуктаў мора. З малочных прадуктаў — малако, кефір, сыракава, ацыдафілін, ражан-

— **Якія агурковыя рэкамендацыі можна даць таму, хто перанёс інфаркт, на што трэба звяртаць увагу ў першую чаргу?**

— Спраўды, пасля перанесенага інфаркту міякарда стан хворага адноўваецца ад ранейшага, узнікае шмат пытанняў, хворы, як правіла, шмат што чуў пра захворванне, аднак тут трэба пазбегчы крайнасцяў. Самым актуальным будзе вырашэнне пэўнага праблем.

1. Неабходна прадумаць пытанне аб вяртанні да працы. Праца павінна быць строга нармава-

ная, непажадана працаваць у вярчэнні час, непажадана і фізічнае перанапружэнне. Неабходна пачаць аб пастаным пашырэнні рэжыму пад кантролем урача па распрацаванай метадыцы.

2. Добрае самадчуванне такога хворага ў значнай ступені залежыць ад абстаноўкі дома і на працы. Неабходны дастатковы адпачынак і сон не менш за 7-8 гадзін. Перад сон неўлажымца напружанай працай, пакой трэба праветрыць, можна паўгадзіны пагуляць і прыняць цёплую ванну.

3. Непажадана пераядаць, ужываць алкаголь. Паменней ужываць высокакаларыйнай ежы. Дастаткова 100 г бялку, 80 г тлушчу, 350 г вугляводаў, з іх цукру — не больш за 20 працэнтаў. Прыём ежы — 4-5 разоў, дробнымі порцыямі, вяртаецца на пазней за 3 гадзіны да сну. Абмежаваць вадкасць і соль.

4. Хворы павінен тэрмінова адмовіцца ад шкодных звычак. Ад гэтага залежыць у тым ліку хуткасць аднаўлення.

5. Прыём лекавых сродкаў павінен строга ўзгадняцца з урачом. Пры развіцці прыступу, падобнага на той, які меў месца перад інфарктам і які не спыняецца на тэрміну 10-15 хвілін, неабходна тэрмінова выклікаць хуткую меддапамогу.

Святлана БАРЫСЕНКА.

■ На кантролі

НЯПРАВІЛЬНАЕ ХАРЧАВАННЕ

Робочыя сталовыя заўсёды славіліся параўнальна невялікімі цэнамі на стравы. А як жа яшчэ? Сваіх, «родных», работнікаў тут наўрад ці захоўваць нейкім чынам падмануць ці пакрыўдзіць. Але, як аказалася, рэальны стан спраў вельмі далёкі ад ідэальнага.

Ва ўсіх 11 прыватных аб'ектах грамадскага харчавання супрацоўнікамі Камітэта дзяржакантролю Віцебскай вобласці былі устаноўлены па-роўнае правілаў гандлю, санітарных нормаў і выдзённае бухгалтарскага ўліку. Але, бадай самае галоўнае пытанне — ці хапае саміх сталовых на падпрыемствах? Сёння арганізацыя «гарачага» харчавання работнікаў на буйных падпрыемствах і ў арганізацыях вобласці ажыццяўляецца па-ранейшаму пераважна самімі падпрыемствамі. У прыватнасці, у Віцебску, Оршы, Полацку і Наваполацку налічваецца каля 150 вытворчых арганізацый, у кожнай з якіх працуюць за 200 чалавек. Больш за палову з іх маюць свае аб'екты грамадскага харчавання. Пры гэтым, як вывелілі кантралёры, харчуюцца ў «сваіх» сталовых толькі чвэрць працуючых. Асабліва цяжка даводзіцца тым, якія «сядзяць» на дыетах. Бо асобныя дыетычныя стравы, што ўключаюцца ў меню, на думку кантралёраў, не здымаюць праблемы здароўя харчавання.

Праверкі таксама паказалі, што найменш і прафсаюзныя камітэты падпрыемстваў не надаюць дастатковай увагі не толькі стварэнню нар-

мальных умоў для харчавання сваіх работнікаў, але і кошту абедаў.

Так, у сталовой ААТ «Віцебскія дываны» летась нацэнка павялічалася аж тры разы і ў выніку дасягнула 45 працэнтаў. Ці выпадае здзіўляцца, што ў сталовой харчуюцца толькі кожны пяты з працуючых? Для параўнання, у сталовой Віцебскага філіяла РУП «Белтэлекам» так званая нацэнка грамадскага харчавання складае ўсяго 10 працэнтаў. А ўсё таму, што ў адпаведнасць з калектыўным дагаворам арганізацыя вылучае сродкі на харчаванне супрацоўнікаў.

Высветлілася, што ў сталовой ААТ «Віцебскі завод электравымяральных прыбораў» спрабавалі прадаць смажанку з каўбасой (больш за 20 штук) фактычна вага якой складала 75 грамаў замест 100. А ў сталовой аб'екта грамадскага харчавання «Белвест» на момант праверкі работнікаў кармілі падгаралай запяканкай з тварогу, дык яшчэ выкарыстоўваўся фарфоравы посуд з наўясасцю сколаў і расколін.

У некалькіх сталовых для падрыхтоўкі страў выкарыстоўваліся пратэрмінаваныя мясныя паўфабрыкаты, а сырыя харчовыя прадукты (фарш свіны) захоўваліся сумесна з гатовымі да ўжывання.

Па выніках праверак аб'екта грамадскага харчавання да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнуты 32 чалавекі, якія заплацілі штрафы на агульную суму 6,1 мільёна рублёў, да дысцыплінарнай — 11 чалавек.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

РУХ СПЫНІЎСЯ НА ДЗВЕ ГАДЗІНЫ

Тры тралейбусныя маршруты ў сталіцы «затрымаў» пашкоджаны пры правядзенні земляных работ сілкуючы кабель.

На тэрыторыі УП «Зелянобуд» Фрунзенскага раёна на вуліцы Прытыцкага раўня чык-экскаватар, калі здымаў грунт для ўладкавання пад'езда да аб'екта будоўлі, зачэпіў сілкуючы кабель 600В.

Калі на месца прыбылі падраздзяленні МНС, ізалюцыя кабелю гарэла... Пакуль аднаўлялі сілкаванне, тралейбусы пусцілі па аб'язным маршруце.

Сяргей РАСОЛЬКА.

БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ СТРАХОВОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд» за 2011 год тыс. руб.

АКТИВ	СУММА	ПАССИВ	СУММА
1	2	3	4
Основные средства (по остаточной стоимости)	5 604 760,0	уставный фонд	8 162 892,0
Нематериальные активы (по остаточной стоимости)	14 363,1	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	
Добродные вложения в материальные ценности (по остаточной стоимости)		Добавочный фонд (чистая прибыль (убыток) отчетного периода)	2 581 983,3
Вложения во внеоборотные активы	8 119 752,7	Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	150286,5
в том числе: незавершенное строительство	8 119 752,7	Целевое финансирование	
Прочие внеоборотные активы		Доходы будущих периодов	18 440 339,6
Запасы и затраты	677 984,2	Страховые резервы и фонды, всего	102 275 287,0
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы	429 823,4	в том числе: страховые резервы	102 255 973,3
расходы будущих периодов	248 160,8	фонды предупредительных (превентивных) мероприятий, гарантийные и иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	
Прочие запасы и затраты		Долгосрочные кредиты и займы	19 313,7
Доля перестраховщиков в страховых резервах дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты))		Прочие долговые обязательства	10 473 430,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 449 332,3	Краткосрочные кредиты и займы	
Расчеты с учредителями		Кредиторская задолженность — всего	2 490 343,1
в том числе: по вкладам в уставный фонд		Задолженность перед участниками (учредителями)	909,1
денежные средства	86 730 864,9	Резервы предстоящих расходов	
Финансовые вложения (кроме операций со страхованием, прочие оборотные активы)	41 979 173,3	Прочие краткосрочные обязательства	759,9
БАЛАНС	144 576 230,5	БАЛАНС	144 576 230,5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд» за 2011 год тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
1	2	3
I. Доходы и расходы по страхованию, относящиеся к страхованию жизни		
Страховые взносы (премии), полученные брутто	010	15 835 978,3
Страховые выплаты	020	5 517 103,6
Изменение резервов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, (+ или -)	030	-21 053 455,7
Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	040	206 951,6
Расходы на ведение дела	041	2 954 146,2
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, (+ или -)	050	-13 895 678,8
II. Доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни		
Страховые взносы (премии) с учетом перестрахования, нетто	064	
Изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования, нетто (+ или -)	067	
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования	082	
Изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом перестрахования (+или -), нетто	092	
Изменение других технических резервов (+или-)	100	
Изменение иных страховых резервов (+или-)	105	
Отчисления в иные фонды предупредительных мероприятий и гарантийные фонды	110	
Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	115	
Расходы на ведение дела	120	
Комиссионные вознаграждения и тантьемы по рискам, полученным в перестраховании	122	
Поступления, связанные с реализацией передешедшего к страховщику права требования страхователя (выгодприобретателя) и лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования	125	
Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)	130	
III. Операционные доходы и расходы		
Операционные доходы	140	21 889 790,1
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	141	
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)	150	21 889 790,1
Операционные расходы	160	4 087 995,9
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	170	17 801 694,2
IV. Внеоперационные доходы и расходы		
Внеоперационные доходы	180	10 076 979,8
Налоги и сборы, включаемые во внеоперационные доходы	181	
Внеоперационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внеоперационные доходы)	190	10 076 979,8
Внеоперационные расходы	200	6 807 391,9
Прибыль (убыток) от внеоперационных доходов и расходов	210	3 269 587,9
Прибыль (убыток)	220	7 176 603,3
Налог на прибыль	260	2 664 759,5
Прочие налоги, сборы из прибыли	270	55 504,5
Прочие расходы и платежи из прибыли	280	4 453 542,3
Чистая прибыль (убыток)	300	2 977,0
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПЛАНЫЙ БУХГАЛТЕР		ГУЗОВСКАЯ И.Б. СТЕЦКАЯ И.Г.
Лицензия № 02200/0447027 на право осуществления страховой деятельности, выдана 18 ноября 2008 года МФ РБ.		

Близкія людзі

ВАЛОДЗЯ

(Словы пра скульптара Жбанова)



ВЯСКОВАСЦЬ

У многіх даведніках і энцыклапедыях пазначана, што скульптар Уладзімір Жбану наарадзіўся ў Мінску. Памылка. Ён нарадзіўся ў вёсцы Станькава на Міншчыне, а дзяцінства яго прайшло ў вёсцы Цівалі. Сям'я вайскоўцаў Жбанавых дзяліла аднапавярховы дамок з суседзямі. Добра, што ў дамку былі два асобныя ўваходы, і суседзі не назалілі адны адным. Калі Валодзя паступіў у мастацкую вучэльню, а бацькам далі гарадскую кватэру на вуліцы Адрэўскага, у вясковым дамку была зроблена мастакоўская майстэрня. Тая майстэрня праіснавала некалькі гадоў, ажно пакуль цалкам не знеслі вёску Цівалі, а на яе месцы не пабудавалі мікрараён з кінатэатрам «Аўрора» ды гатэлем «Арбіта». У тую майстэрню мяне вадзіў Анатоль Александровіч. Не памыліся, калі скажу, што ў мастацкай вучэльні і ў тэатральна-мастацкім інстытуце Жбану і Александровіч былі найвялікшымі сябрамі. У Цівалі яны малявалі натуршчы, слухалі песні свайго куміра Высоцкага і зродку выпівалі з сябрамі. Цівалёўская вясковасць засталася ў Жбанаве назавуўшы. Ён заўсёды быў чалавекам з аднапавярхова дамка. Чалавекам з вясковым густам. Чалавекам з кветкамі і яблынкамі пад акном.

ТЭЛЕНАЧКА

У нашай мастацкай вучэльні быў кулы эцюды і накідаў. Мы малявалі і пісалі паўсюль, дзе толькі маглі прыткнуцца. Мы залізілі на дах, сядзелі на чымі на вакалах, хадзілі на нядзельныя кірмашы. У маразы мы прыстройваліся каля пад'ездных батарэй. Заняткі па спецыяльнасці пачыналіся з прагледу накідаў і эцюдаў. Влікую цікаўнасць выклікала хуткія малюнкi з зашырка, цырка і тэатра. Балерыны, блазны, зьявілі былі нашымі ўлюбёнкамі, такімі ж, як старыя гандляры з хлебнай крамы ды п'янтосы з пунктаў прыманіна шклатары. Мы малявалі і малявалі, паўсюдна і нespуніма. Аднойчы ў вучэльні разгарэўся палемічны скандал... Валодзя Жбану прынес стос накідаў, зробленых з тэлевізара. Што тут пачалося! Палова вучэльні крычала, што гэта гадка — маляваць з тэлкі, таксама гадка, як і маляваць з фотаздымкаў. Натура, натуральнасць, прырода ставіліся ў нашай вучэльні вышэй за ўсялякую штучнасць і фотарэпартажнасць. Жбану адстойваў сваё права маляваць з экрану, са здымкаў, з чужых узорай. Натурштыа, назаву іх так, было бонна, яны і перамаглі Жбанова. Па вучэльні нейкі час нават хадзіў рэабіліты жарт: ты схадзі з тэлевізара памалой. Гэта замест «пайшоў ты да чорта» казалася. Пакрыку на лямант пра наіцы Жбанова, зробленая з тэлеэкрана, вучэльня наша забылася. Мальяванне і перамагальнасць з фотаздымкаў стала звычайнай практыкай. Мастакі пачалі набываць сабе фотаяпараты, а пазней і кінакамеры... Але на мой розум, для мастака няма нічога больш важнага за накід, зроблены з натуры простым алоўкам на звычайнай паперы.

ВАНДАЛІЗМ

Жбану пакутаваў ад праў вандалізму. Ягонны парківаў скульптуры, што стаць у прыватнальных Міхайлаўскім скверыку, неаднойчы нявельчылі дзікунамі. Зазвычай гэта здаралася пасля футбольнай гульні, калі натоўпы заўятары ішлі са стадыёна на вакал. Вандалы лілі літары, ламалі кусты і дрэвы, нявельчылі скульптуры. У бронзавай дзюўчынкі з парасонам звяржцелая гапата шчась разоў адломлявала парасон. Пра «шчасць разоў» мне сам Валодзя сказаў, калі я, пабачыўшы на зямлі адламаны парасон, патэлефанавалі яму. Аднаўляў свае скульптуры Жбану за ўласныя сродкі. Ці даводзілася крмімінальных справы ў сувязі з актыві хуліганства? Не ведаю. Хутчэй за ўсё, не. Але тут я дазволю сабе выказаць парадаксальную думку. На мой погляд, Вова Жбану стаў вядомым скульптарам, дзюўчынкі яраз вандалізму. Напярэдадні алімпійскіх гульняў у 1980 годзе, калі некалькі савецкіх гарадоў рыхталіся да сустрэчы спартоўцаў, была створана камісія па пераацэнцы садова-паркавай скульптуры. Толькі ў Мінску антымастацкімі былі прызнана больш як восемдзяці скульптур. Камісія палічыла іх беззастойнымі правамі таталітарызму і падлісала загад на знішчэнне. Высокарогія алені, мядзведзі з бочкамі меду, фантачныя жабы, жанчыны з вёсламі, мужчыны з паходнямі, танцоры і гарманісты, студэнты з кнігамі, хлопчыкі з падручнікамі былі сцягнуты з пастаментаў і выкінуты на сметнікі. Знішчалі скульптуры не толькі малавядомыя аўтары, а нават творы выдатных майстроў. Асабліва мне было шкада маладога чалавека з паўкаштоўным залацістым каменем ў руцэ. Той маладзён упрыгожваў адну з цэнтральных алей у парку Чалос-

кінцаў і стварыў яго наш Анатоль Анкейчык. Нешта некаму казачу ў абарону скульптур было бессэнсозна. Студэнты крпыку пабудавалі ў калідорх тэатральна-мастацкага інстытута, і ўсё оцікла. Толькі гарады былі патрэбны скульптуры-цацкі, без іх было сумна. Гараджанам хацелася адбываць скульптурных мядзведзкіх і фатаграфаваліца з ганарыстымі аленямі. Таму калі ў Міхайлаўскім скверыку з'явілася на бронзавай лаўцы маладая бронзавая жанчынка ў акаляшчыку, яе адразу ўсе палюбілі. Пра аўтара — Вова Жбанова — пачалі гаварыць, яго пачалі хваліць, яму пачалі замаўляць новыя і новыя скульптуры-цацкі. На месцы вынічаных у 1980 годзе жалезабетонных скульптур Вова ставіў свае бронзавыя.

АПАКРЫФІЧНЫ АДАМЧЫК

Памёр чалавек, з якім я апошні раз моцна выпіў. Сам ён тады не піў. Ён не піў вёсем гадоў, а мяне ўгаварыў выпіць каньяку. Я не піў паўгода. Сабраўся з сіламі і кінуў, пратрымаўшы шчасць месцаў, нават крпыку болей. Потым прыйшоў у майстэрню да Вова Жбанова і выпіў каньяку «Бельі бусел». Выпіў за свайго бацьку-нябожчыка і за помнік на башкавай магіле. Жбану зрабіў эскіз помніка. Ён зрабіў выдатны эскіз па маім малюнкам. Мне бачыўся на татавай магіле вялікі камень — валун з Навагрудчыны, а на тым валуне сядзіць маленькі бронзавы хлопчык з ключыкам у руцэ. Мне бачыўся маленькі Адам, Адамчык з ключыкам ад райскай брамы. Такі апакрыфічны Адамчык, такі лобімічык зьявіў і пташак, такое райскае дзіця. Першае райскае дзіця. Так бачылася мне. Так і зрабіў Вова Жбану. Я прыйшоў да яго і ўхваліў эскіс. Ён з тэмбачкі дастаў бутэльку і кубак. Наліў. Я выпіў. Сам ён не піў... У роўны цявразы стан я вярнуўся праз тры дні. Апісаць маю злосьць слоў не хапае. Я раззлаваўся на сябе, на алкаголь, на ўвесь свет агупам і на Жбанова персанальна. Я пракрыў усё, што нітавала мяне з п'янкімі. Кліў я і старэйшага таварыша свайго Воўку Жбанова, які ўгаварыў мяне выпіць. Кліў, выкліў і пракрыў. Мы паварыліся. Моцна. Наша сумесная праца над помнікам скончылася. Некалькі гадоў мы не бачыліся. Ад розных людзей я чуў, што Жбану зноў запыў, што п'е моцна, што не можа спыніцца. Потым мы сустрэліся ў парку. Была раніца. Быў будны дзень. Валодзя запрапусі мяне выпіць з ім. Яго пахіствала. Я пасядзеў з ім з паўгадзіны ў паркавай кавярні. Мы памірыліся. Цяпер яго, май-го старэйшага таварыша Валодзі Жбанова, няма. Сумна і нават сплёзна. Спадзяюся, недзе ў вёсцы майстэрні Жбанова ўсё яшчэ стаіць невялічкі камень, а на ім ідыдзі апакрыфічны Адамчык з ключыкам ад райскай брамы.

ДЗВЕ РЭЧЫ

Ёсць дзве рэчы, што змянілі жыццё Валодзі Жбанова — вайна і гарэлка. Жыў сабе скульптар, ляпіў сабе і ляпіў, а тут раптам скончылася вучоба і насунулася вайска. Бацькі пашкадавалі свайго любімба Вовачку. Сям'я ў Жбанавых была спрэз вайскоўцы. Вось і ўладкавалі Вова на службу ў Віцебск. У Мінску кепска, бо блізка ад дому, блізка ад сям'ёў, блізка ад звычайна і цывільнага ладу жыцця. Выпраўляць сына ў Сібір ця на Далёкі Усход бацькі не захачелі. Выбралі спакойны і недалёкі Віцебск. Валодзя прыехаў у той Віцебск і пераарануся ў салдата. У наступную ноч віцебскі дэсантны батальён паднялі па трывось, пагузілі ў самалёт і закінулі ў Кабул. Вова апынуся на вайне. Адрэзу трапіў у пекла, без усялякага зусім і без якіосяці падрыхтоўкі. З Афганістана ён вярнуўся чыстым чынам чалавекам. Яго было цяжка пазнаць. Стаў змрочны. Шмат піў. Слухаў толькі царкоўную музыку, «У мяне ў Афгане адна мара была, адно адзінае жаданне... Вярнуцца, праісці па раёне, зайсці ў гатрамон, купіць віна і плаўніць сырок «Дружба», зайсці ў які пад'езд, сесці на прыступка, выпіць з рыльца і закусіць сыром. Усё! Іншых жаданняў у Афганістане ў мяне не было. Адна мара. Адна... Вярнуцца, выпіць віна і з'есці сырок». Валодзя вярнуўся з вайны, мы выпівалі і закусвалі. Добра выпівалі і добра закусвалі. Я думаў, што ён не паправіцца, не выплацець з меланхоліі, так і застанецца на ўсё жыццё змрочным і п'яным, але ён знайшоў сілы, каб вярнуцца ў цывільны свет. Кідаў піць, працаваў, шмат працаваў, ратаваўся працаю. Вяселіўся. Жартаваў. Але вайна і гарэлка яго далёка не аддупкалі. Паціху-патоху гарэлка і вайна яго перамаглі. Толькі для мяне Вова Жбану назаўжды застаецца ўзорным прыкладам, старэйшым таварышам і сапраўдным героем. А як іна

ПРЫЗНАЧЭНЫ ЗАКЛЮЧЫЦЬ ДАТОВАВАГА ВЫТВОРАЧЫЯ

Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат



— Па тым, як разыходзіцца наша прадукцыя, які мы спажываем, то папыт на яе, мы можам упэўнена меркаваць нахонт таго, як працуюць нашы прамысловыя прадпрыемствы, бацьчы іх аб'ёмы, словам — адчуваць іх вытворчы пульс...

Так зазначаюць на Светлагорскім цэлюлозна-кардонным камбінаце. Сцвярджае, можа, і не зусім бяспрачнае, аднак тое, што попыт на прадукцыю светлагорцаў у апошнія гады разка пайшоў уверх, пра пэўныя тэндэнцыі можа сведчыць. Як зазначаў начальнік вытворчасці гофратары камбіната Аляксандр Лапцеў (а на гэтай вытворчасці, па сутнасці, і вырабляецца пераважная частка таварнай прадукцыі прадпрыемства), летась тут наразілі свае аб'ёмы на 50 працэнтаў, гэта значыць прыраслі ў паўтара раза, з неменшай прыбыткам (ужо да вынікаў мінулага года) працуюць і сёлета... Што садзейнічала і садзейнічае гэтому?

— У першую чаргу, каранная мадэрнізацыя вытворчасці, — падкрэслівае Аляксандр Лапцеў. — А вось да гэтай мадэрнізацыі падштурхнуў сам час: «падрос» заказчык, значна павялісілі яго патрабаванні да якасці ўпакоўкі, да яе знешняга афармлення, дызайну... Некалі на ўпакоўцы з'яўляўся толькі традыцыйны парсончык, які заклікаў заказчыка засцерагаць тавар ад вільгаці, ды яшчэ некаторыя сімвалы. Цяпер жа з такім дызайнам далёка не рушыш. Цяпер ўпакоўка, акрамя выканання сваёй асноўнай функцыі, звязанай з транспарціроўкай тавараў, усё ў большай меры выконвае і свайго роду прадстаўнічыя, рэкламная функцыі; яна стала неад'емным элементам адпаведнага іміджу і прэстыжу для многіх вытворцаў — заказчыкаў прадукцыі камбіната.

— Ну вось паглядзіце, як дыктуе афармленне свае пліты брацкае прадпрыемства «Гефест», — працягвае Аляксандр Лапцеў. — Вядома, усё гэта для таго, каб прадпрыемства магло значна лепш рэалізоўваць свае экспертныя магчымасці. Тэндэнцыя часу: не прадставіць свой выроб як належыць — не прадасіць.

Актualізацыі тэмы ўпакоўкі, які лічыць Аляксандр Лапцеў (і



у прыватнасці — ужо на ўнутраным рынку) паслужыла таксама шырокае развіццё ў краіне сеткі гіпер-і супермаркетаў, у якіх тавар выстаўляецца ў гандлёвых залах дробнасерыйных партыямі, у тым ліку і непасрэдна ва ўпакоўцы...

Такім чынам, выявіліся пэўныя тэндэнцыі часу, але іх на камбінаце чына ўлавілі, своечасова правёўшы свае мадэрнізацыі. «За 5—6 гадоў літаральна пералацілі ўсю сваю вытворчасць гофратары», — зазначаў начальнік тэхнічнага ўпраўлення Вячаслаў Бузо.

Мадэрнізацыю вытворчасці гофратары пачалі на камбінаце ў 2008 годзе. І найперш за ўсё ўстанавілі лінію так звананага фармату «міні-лайн» на вытворчасці скрынак малага і сярэдняга памеру з трохколёрным друкам. Трохколёрнасць у афармленні ўпакоўачнай тары з'явілася ўпершыню як на камбінаце (раней тут выкарыстоўваліся максімум два колеры), так і сярод аналагічных прадпрыемстваў краіны. «Выкананне рэкламных маркіровак з дапамогай трох колераў дазваляе намнога больш малаўлічана афармляць ўпакоўку, — падкрэслівае Аляксандр Лапцеў, — і гэтую магчымасць адрозна ж скарысталі гэтыя заказчыкі».

Пасля гэтай лініі з'явіліся яшчэ шэсць новых, сучасных тэхналагічных ліній, да канца сёлета года будуць устаноўлены яшчэ дзве.



А найбольш буйным і найбольш адметным мерапрыемствам на камбінаце ў плане мадэрнізацыі вытворчасці гофратары стала ўстаноўка ў мінулы годзе новага гофрааграта нямецкай кампаніі BXS, які найперш за ўсё і забяспечыў тым жа высокай аб'ёмам. Як падкрэслівае на прадпрыемстве, тут цяпер дасягнулі наступнага максімуму — 22 мільёнаў квадратных метраў лістовага гофракардону і вырабленых з яго ўпакоўачных скрынак за месяц. Значна павялічылася прадукцыйнасць працы: калі на старым, дэмантаваным гофрааграта працавалі

Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат вырабляе цэлюлозу, а на яе аснове — паперу і кардон для гофравання, і гофракардон — з 3-, 5- і 8-слояны, які ідзе на выроб гофратары (гофракардон з большай колькасцю слаёў прызначаны для вырабу асабліва трывалай і буйнагабарытнай тары), а таксама розныя віды гофраскрынак (больш за 3 тысячы тыпамераў). Прадукцыя камбіната выкарыстоўваецца для ўпакоўкі розных відаў прадукцыі — халадзільнікаў, пральных машын, тэлевізараў, газавых пліт, мэблі, будаўнічых матэрыялаў, кандытарскіх і вінна-гарлачных вырабаў і г.д.

Гофракардон і ўпакоўачныя скрынкі з яго — асноўныя віды таварнай прадукцыі камбіната. Тут таксама вырабляюць плоскі гофракардон (для тых жа ўпакоўачных мэў), фільтравальны кардон (прымяняецца для фільтравання каньяка, сокаў, фармацэўтычных прэпаратаў і іншых відаў прадукцыі), папяровыя так званыя сотовыя амартызатары (пракладныя элементы пры ўпакоўцы розных відаў прадукцыі), папяровыя мяккі і некаторыя іншыя віды прадукцыі. Пра запатрабаванасць вырабаў камбіната няглыба сведчыць наступны факт: ён мае сёння больш за 1000 заказчыкаў, прычым як на ўнутраным рынку, так і на знешнім.

Акрамя таго, на прадпрыемстве дзейнічае лесапільная вытворчасць, вырабы якой таксама экспартуюцца.

10 чалавек, то цяпер працуюць толькі 4, зменшыліся выдаткі. Дарэчы, сам гэты гофрааграт выцягнуўся ў даўжыню каля 100 метраў, ён шчыльна насычаны аўтаматамі і сігнальнымі лямпачкамі. Адным словам, вельмі сур'ёзная машына, што, адпаведна, падкрэслівае: вытворчасць гофратары — гэта далёка не дробязны занятак.

На Светлагорскім цэлюлозна-кардонным камбінаце падкрэсліваюць: адзін з аб'явакоўчых

— камароў. Як ужо было сказана вышэй, экспартуюць светлагорцы таксама піламатэрыялы. Аднак, зразумела ўжо, асноўнай экспертнай пазіцыяй камбіната з'яўляюцца гофракардон, папера для гофравання і гофратара. Рэалізацыі экспертных магчымасцяў камбіната садзейнічае сертыфікацыя яго вытворчасці па ўсіх актуальных цяпер кірунках, а таксама пастаянна прысутнасць прадпрыемства на буйнейшых выставачых пляцоўках. Вось і нядаўна светлагорцы

духцыя цяпер запатрабавана. А яшчэ на камбінаце прапаноўваюць заказчыкам свай тавар, так бы мовіць, з дастайкай на дом, гэта значыць — сваім жа аўта-транспартам. Для гэтых мэт тут ёсць парк спецыяльных грузавых аўтамабіляў. ***

Вельмі адчувальным артыкулам выдаткаў для прадпрыемства цэлюлозна-папяровай прамысловасці з'яўляюцца выдаткі, накіраваныя на энэрга-беспячэнне вытворчага працэсу.

тай кацельні будучы спалывацца (у якасці менавіта паліва) драўняныя адходы. І гэтага паліва тут сабралася вялікая колькасць, за што, дарэчы, камбінат паліцы экалагічны падатак. Адходы драўніны просіць забіраць і некаторыя іншыя прадпрыемствы рэспублікі. «Шматгранная выгада, — падкрэслівае намеснік гаюльнага энэргетыка камбіната Валерый Хурскі. — І адходы поўнаася будуць ісці ў справу, той жа экалагічны падатак не трэба будзе плаціць, і амаль на 21% забяспечым сябе ўласнымі намогатамі таннай цэплавой і электрычнай энэргіяй. А цяпер закрываем гэтыя патрабаванні не дзе на 16 працэнтаў».

Расказаўчы пра сённяшнія справы камбіната, пра яго, па сутнасці, аднаўленне да новага вытворчага жыцця, няглыба абсціг тут і наступнай, даволі далікатнай праблемы. У прыватнасці, сёння вырашаецца пытанне нахонт таго, быць ці не быць побач з камбінатай новаму цэлюлознаму заводу, які належаў уладзці пераважна за кошт кітайскіх інвестыцый. Гэта, як плануецца, павінна быць даволі маштабнае прадпрыемства, якое павінна працаваць у адзіным комплексе з цяперашнім камбінатам. Тут жа аддажам на такое пытанне: чаму новую вытворчасць мяркуюць уз-

Поўнае тэхнічнае перааснашчэнне вытворчасці гофракардону і магчымасці прадпрыемства па далейшай перапрацоўцы гэтага гофракардону дазваляе Светлагорскаму цэлюлозна-кардоннаму камбінату выконваць заказы любой складанасці, для любых галін прамысловасці, з высокай якасцю друку на ўпакоўцы, а таксама выконваць заказы па вырабе ўпакоўачнай тары складана-зборнай канфігурацыі.

Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат мае поўны цыкл вытворчасці, які ахоплівае ўвесь тэхналагічны ланцужок, пачынаючы ад перапрацоўкі драўніны і заканчваючы вырабам гатовай гофракардоннай прадукцыі.

долараў за «куб», у той час як гэтую драўніну можна было б пусціць на цэлюлозу і зарабіць намога больш (на тону цэлюлозы трэба пусціць 4,5—5,6 «куба»). Карацей кажучы, вост такі праект, і ён, увогуле, сапраўды эканамічна мэтагодны, асабліва калі мець на ўвазе тое, што лес — гэта адзін з нашых многіх прыродных рэсурсаў, які можна і трэба выкарыстоўваць з большай карысцю. Вядома, без уронду для прыроды...

Але супраць будаўніцтва новага заводу па вытворчасці цэлюлозы ўзяліся мясцовыя жыхары і, у першую чаргу, жыхары вёскі Якімава Слабады, што знаходзілася б (вядома, у выпадку ўзбудзэння заводу) амаль што побач з ім. Ён, наводзіць іх меркаванне, можа атрыць сваімі выкадамі наваколлівае асроддзе... У той жа час кіраўніцтва камбіната запэўнівае, што гэты праект экалагічна бяспечны...

Безумоўна, у такой сітуацыі з усёй прычыповасцю павінны скажаць сваё слова экалогі. Безумоўна таксама тое, што гэта павінна быць поўнаася незалежная экалагічная экспертыза. Шлях да згоды і прымянення бакоў ляжыць толькі праз яе. Прычым пра вынікі гэтай экспертызы павінны добра ведаць усё.

Такім чынам, «быць ці не быць»? **Іван БАРАНОЎСКІ.** УНП 40004877

На здымках: асобная з узорам прадукцыі камбіната; у яго вытворчых цэхах і на тэрыторыі. Здымкі прадставілі ў управленнем па агульных пытаннях камбіната з яго фотарэвія.



Не стаў выключаннем у гэтым плане і Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат. Уздальная вага энэргарэсурсаў складае ў сабекошы яго прадукцыі каля 40 працэнтаў. «Штодзённа выдаткоўваем на энэргарэсурсы па мільярды рублёў», — падкрэслівае на камбінаце. Безумоўна, гэта ўплывае на тую ж канкурэнтаздольнасць прадпрыемства, на яго экспертныя магчымасці. І зразумела, тэхнічна перааснашчэнне, якое распачалі тут, не магло не закрануць і энэргетычны кірунак. Гаюльным мэрапрыемствам у гэтым плане стала ўзвядзенне тут новай, больш магутнай кацельні, якая ўжо хутка павінна ўступіць у строй (абсталяванне — ад амерыканскага вытворцы). Аднак гаюльная сутнасць гэтага праекта ў тым, што ў гэ-

васці менавіта побач з камбінатам, а скажам, кіламетраў не за 20 ад яго? А гэтае размяшчэнне, побач, дазволіла б, па сутнасці, «пасадзіць» яе на ўжо дзеючую інфраструктуру, найлепшым чынам, ашчадна выкарыстоўваючы энэргарэсурсы (у прыватнасці, другасную цэплавую энэргію, якая ўтвараецца падчас тэхналагічнага працэсу пры вытворчасці цэлюлозы) — словам, мець на гэтым вялікую эканомію... Аднак, на самім камбінаце значна чаюць пра мэтагоднасць новай вытворчасці, яе выгадасць як для камбіната, так і ў цэлым для рэспублікі. Пры гэтым тут прыводзяць таксама наступныя разлікі: адна тона цэлюлозы каштуе на замежных рынках 700—800 долараў, а мы прадаём та заўваму балансавую драўніну па 34—40

ОАО «Гомельоблреклама» філіял «Эксперт-Услуга» (арганізатар аукцыяна) па поручэнню ОАО «Гомельскі радыазавад» (продавец) ввезоде о проведени 23 июля 2012 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина 20, кабинет 2-16

№ лота	Наименование	Адрес объектов	Начальная цена продажи объекта, с учетом НДС, бел. руб.	Начальная цена продажи имущества, бел. руб.	Задаток, с учетом НДС, бел. руб.
1	станок токарно-винторезный 16K20 (инв. № 1443)	г. Гомель, ул. Объединяя, 9	49 957 000	49 957 000	4 900 000
2	станок токарно-винторезный УТ16Б (инв. № 1952)		14 970 000	40 660 000	4 600 000
3	станок токарно-винторезный С1Е16М (инв. № 1748)		14 180 000	40 660 000	4 600 000
4	станок токарно-винторезный С1Е16М (инв. № 155551467)		99 580 000	144 300 000	14 430 000

№ лота	Наименование	Адрес объектов	Начальная цена продажи объекта, с учетом НДС, бел. руб.	Начальная цена продажи имущества, бел. руб.	Задаток, с учетом НДС, бел. руб.
1	станок токарно-винторезный ОШ183 (инв. № 1481)	г. Гомель, ул. Объединяя, 9	11 510 000	14 970 000	4 600 000
2	станок токарно-винторезный УТ16Б (инв. № 1952)		14 970 000	40 660 000	4 600 000
3	станок токарно-винторезный С1Е16М (инв. № 1748)		14 180 000	40 660 000	4 600 000
4	станок токарно-винторезный С1Е16М (инв. № 155551467)		99 580 000	144 300 000	14 430 000

ИМУЩЕСТВО РЕАЛИЗУЕТСЯ ОДИМ ЛОТОМ!
Продавец: Открытое акционерное общество «Гомельский радио завод», ул. Объединяя, 9, 246027, Г. Гомель.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота.
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет Проланга (Открытое акционерное общество «Гомельский радио завод») по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-16, г. Гомель, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-16, г. Гомель, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам — до 16.45) со дня опубликования настоящего объявления.
Заявление прилагается следующие документы:
— заверенная банком копия платёжного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении (информационном сообщении);
— индивидуальное предпринимательство — копия (без нотариального заверения) свидетельства о государственной регистрации, юридическое лицо — доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), а также копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; иностранное юридическое лицо, являющееся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, иностранном государством и их административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации — легализованное в установленном порядке копии учредительных документов, выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торговле) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией; представителем иностранного инвестора — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности иностранного инвестора, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, без нотариального заверения;

визы; представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя — доверенность.
После оплаты задатка и внесения суммы задатка на расчетный счет участник аукциона имеет право от участия в торговле. В этом случае сумма внесенного им задатка возвращается продавцу в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.
Победителем торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи в срок не позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона, оплатить задаток и предоставить участникам аукциона документацию, необходимую для его проведения, в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников до начала аукциона. Затраты, уплаченные участниками аукциона, ставшим победителем, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в т.ч. Положением ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (и их части).
Дополнительная информация по адресу: телефон организатора аукциона: 8 (0232) 74 17 34, 74 89 84 на сайте gomeloblreklama.by

Извещение о проведении 23 июля 2012 года открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Электромодуль»

№ лота	№ предмета торгов	№ предмета торгов	№ предмета торгов
1	Корпус № 19 (сталь, металл) общей площадью 774,8 кв.м, инвентарный номер 630С-41467 (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилища)	2	Корпус № 19 (пристройка к основному зданию) общей площадью 335,9 кв.м, инвентарный номер 630С-41468 (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилища)
3	Дом № 1 — склад общей площадью 335,9 кв.м, инвентарный номер 630С-65919 (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилища)		

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского Кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Электромодуль», утвержденным организатором торгов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также предоставившие организатору аукциона следующие документы:
— заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов);
— копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) и индивидуального предпринимателя; копия устава (для юридических лиц); копия платёжного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с требованиями организатора аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минской городской центр недвижимости» № 3012104971019, в региональной дирекции № 700 ОАО «БТЭС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского Кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Электромодуль», утвержденным организатором торгов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также предоставившие организатору торгов следующие документы:
— заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) и индивидуального предпринимателя; копия устава (для юридических лиц); копия платёжного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с требованиями организатора аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минской городской центр недвижимости» № 3012104971019, в региональной дирекции № 700 ОАО «БТЭС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Извещение о проведении 23 июля 2012 года торгов по продаже логистического центра с интермодальным терминалом (ж/д ветка), принадлежащего ООО «МинСтройИнжиниринг»

Предмет торгов (наименование продаваемого имущества)	Инд. № кадастровый
здание вспомогательного корпуса общей площадью 942,3 кв.м (незавершенное, готовность 72%, законсервированное здание административного корпуса)	614С-24119
здание неустоявленного назначения общей площадью 635,7 кв.м (незавершенное, готовность 85%, законсервированное здание склада ГСМ)	614U-33479
здание неустоявленного назначения общей площадью 6246 кв.м (незавершенное, готовность 75%, законсервированное здание склада (рудура))	614U-33481
открытая площадка под козовым краном (сооружение специализированное складов, хранилища) общей площадью 4800 кв.м	614С-35305

Кадастровый номер 62485010002001097.
площадь — 9,2953 га, назначение — участок для обслуживания предприятия по поставкам оборудования, подъездных путей и теплотрассы.
Местонахождение продаваемого имущества: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, г. Смолевичи, ул. Торговая, д. 20А.
Сведения о продавце: ООО «МинСтройИнжиниринг», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Сведения об организаторе торгов: УП «Минской городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Начальная цена предмета торгов с учетом НДС: 3 500 000 долларов США.
Сумма задатка: 200 000 000 белорусских рублей.
Сведения об обременении: Ипотечка.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского Кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «МинСтройИнжиниринг», утвержденным организатором торгов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также предоставившие организатору торгов следующие документы:
— заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов);
— копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) и индивидуального предпринимателя; копия устава (для юридических лиц); копия платёжного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с требованиями организатора аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минской городской центр недвижимости» № 3012104971019, в региональной дирекции № 700 ОАО «БТЭС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Выпрабавана на сабе

ШЛЯХЕЦКІ ПІКНІК У СТЫЛІ АМПІР

Карэспандэнт «Звязды» стаў адзіным журналістам, які пабыў на першым шляхеціцкім ампірным пікніку на Віцебшчыне.

Упершыню ў жыцці я пагуляў у гульні шляхты: «Парася», «Яўрэй», «Канатаходзец», «польскія» шашкі, кракет і не толькі. Дарэчы, падчас знаходжання на прыродзе спіртное не пілі, размаўлялі на беларускай мове. Амаль што ўсе былі апранутыя ў касцюмы шляхеціцкай часоў. Усё гэта, між іншым, так зацікавіла шматлікіх расійскіх турыстаў, што яны з задавальненнем рабілі фота на памяць. Аднаго так зачаравалі беларускамоўныя дзяўчаты, што ўсе прасілі зрабіць фота разам з імі. Прывітанні дзяўчатамі, ды яшчэ беларускамоўнымі, можна насамрэч ганарыцца. Але пра ўсё па парадку.

Чорныя штаны, белая кашуля

Спачатку каардынатар праграма моладзевага грамадскага аб'яднання «Гісторыка» па Віцебскай вобласці (а па «сумяшчальніцтве» педагог-арганізатар «Беларускага тэатра «Лялька») Крысіна БОНДАРОВА папярэдзіла мяне пра неабходнасць абавязкова «ўпісацца» ў патрабаванні шляхеціцкага «дрэс-кода».

— Ну, фракя ў вас, упэўнена, няма. Тады хаця б пастарайцеся надзець



спасылаліся на тое, што маршрут да сядзібы нерэнтабельны. Дык навошта тады перыядычна на розных пасаджэннях з гонарам гаварыць аб тым, што робіцца для развіцця турызму? Пры гэтым, упэўнены, многія жыхары Віцебска ніколі не былі ў Здраўнёва!

Пакуль дзяўчаты і жанчыны — удзельнікі пікніка — пабеглі некуды пераапрацаваць спецыяльна пашытае адзенне дам дарэвалюцыйнага часу, мы з сынам Міхаілам зайшлі ў музей. Вось не думаў, што будзе цяжка знайсці супрацоўніка, які ўсё раскажа —



чорныя штаны і белую кашулю. Для вашага сына зробім выключэнне — хай бегае малы на прыродзе ў чым хочаце, абы потым мыць было прасцей, — пакартавала Крысіна. — Ніякая спіртнога з сабой. Хаця, вядома, забараніць вам не магу. Дык толькі кампаніі, з кім выйшлі, у вас не будзе дакладна.

Во як: увесце дзень на прыродзе — і нават піва не папіць! — думаю я перад паездкай. Калегі не паверца! А потым аказалася, што час і без спіртнога прайшоў так хутка, што нават вяртацца ў горад не хацелася.

У маім хатнім гардэробе няма чорных штаноў, бо я «джынсавы» чалавек. Выручылі чорныя штроксы і белая кашуля, што засталася яшчэ з савецкіх часоў.

Удзельнікі пікніка сабраліся на плошчы Свабоды ў Віцебску. Спецыяльна заказаны аўтобус «Мерседэс» ледзь умесціў віцебскую «шляхты». Аўтару гэтай радкоў прыйшлося пастаяць падчас паездкі, але ж у кампаніі прыемных, няхай у большасці сваёй і незнамых людзей шлях у музей-сядзібу Рэпіна (працягласцю 16 кіламетраў) падаўся зусім нядоўгім.

Музейныя сенсацыі

Нягледзячы на тое, што музей ад горада знаходзіцца недалёка, непасрэдна туды райсавыя аўтобусы не ходзяць. А толькі да гарадскога пасёлка Руба. А потым трэба пешшу кіламетры чатыры ісці па трасе да Здраўнёва, да музея. Што, зразумела, небяспечна для пешаходаў. Аўтагаспадарнікі, памятаецца,



— Летась у нашай сядзібе пабывала каля 16 тысяч турыстаў. Колькі ў іх ліку з-за мяжы, падлічыць даволі цяжка. Сёлетня спаўняецца роўна 120 гадоў, як мастак купіў сядзібу, і да гэтага вельмі цікавага кабале адноўлены інтэр'ер аднаго з пакояў — дамскага спальнага, які належаў ад-

ной з дачок майстра, — расказвае дырэктар музея-сядзібы І.Я. Рэпіна «Здраўнёва» Аляксей СУХАРУКАУ. — Прадметы, якія тут выстаўленыя, уключаючы ложак, амаль што ўсе былі падараны нам даўнімі сябрамі музея з Санкт-Пецярбурга. Яны ў свой час прыехалі на экскурсію, а потым вырашылі нейкім чынам аказаць дапамогу. Не, гэта не багаці, а энтузіясты, якія любяць творчасць мастака. Яны людзі розных прафесій, якія аб'ядналіся ў неформальнае кола сяброў музея. Упершыню прыехалі да нас сем гадоў таму як звычайныя турысты. Сярод іх — праўнучка знакамітага акадэміка Паўлава, нашчадкі акцёркаў дарэвалюцыйных пецярбургскіх тэатраў. Адным словам, пецярбургская інтэлігенцыя, якая супрацоўнічае з многімі музеймі... Не выключана, што іх продкі асабіста ведалі Рэпіна. Гэтыя расіяне і арганізавалі дастаўку ўнікальных прадметаў пад Віцебск. Усяго перададзена больш за трыста рэчаў. Цяпер у пакоі можна убачыць камод, крэсла, ложак... З падараннага яшчэ на працягу года пасля навуковай апрацоўкі папоўняць экспазіцыю нашага музея кнігі, сусветны атлас гісторыі, многія прадметы побыту канца XIX — пачатку XX стагоддзяў...

Дарэчы, у сядзібе можна убачыць толькі копіі работ Рэпіна: «Восеньскі букет», «Месяцавая ноч», «Беларус»... Зразумела, каб захаваць арыгіналы тут, трэба шмат патраціцца на стварэнне спецыяльных умоў для захавання работ. У Віцебску, дарэчы, у абласным

емстваў. Мы бралі ўдзел у «Шляхеціцкім балі», «Рэдутах», «Касінах» (від савецкага мерапрыемства на Беларусі ў XIX стагоддзі. — Аўт.) і гэтак далей. Я вельмі задаволен тым, што ў нас усё атрымалася, — гаворыць Эла ПЕТРАЧЭНКА, кіраўнік клуба культурна-гістарычнай рэканструкцыі «Паўночная вежа» турысцка-музейнага комплексу «Залатое кольца Віцебска». — Клуб дзейнічае вось ужо пяць гадоў. Мы спрабуем, наколькі ў нас гэта атрымліваецца, аднаўляць атмасферу XIX стагоддзя. Гэты ампірны пікнік — адна з формаў баўлення часу. Для яго арганізацыі спецыяльна выкарыстоўвалі кнігу з адпаведным даследаваннем: як гэта было калісьці. У Полацку ёсць дацэнт Шыдлоўскі, які якраз вывучае культуру шляхты. Ён быў шчыра рады таму, што мы ўвасабляем яго тэорыю на практыцы. Ёсць у нас «свецкі альбом», у якім, акрамя ўсяго іншага, пасля балю з'явіўся цудоўны малюнак і вершы...

Асабліва нам з сынам спадабалася гуляць у кракет. І нават нягледзячы на тое, што арганізатары пікніка прывезлі падрабязнае апісанне правілаў гульні, «шляхціцкі» навучыліся правільна гуляць (спадзяюся, што правільна) толькі з пятай ці шостай спробы. Дзейства не пакінула аб'явавам нават міліцыянера, які сумаваў, назіраючы за парадкам у ціхім музейным комплексе.

Шляхеціцкі пікнік на прыродзе скончыўся пад вечар. Асабіста мне цудоўных уражанняў хоць і надоўга. Як здарова, што ў Беларусі ёсць людзі, якім цікава бавіць вольны час насамрэч інтэлігентна. Як нашы інтэлігентныя продкі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ



Помнік Рэпіну ў Здраўнёва.

кразнаўчым музеі арыгіналы твораў ёсць.

Пікнік завяршае «шляхеціцкі год»

Калі выйшаў з музея на вуліцу, убачыў, што «час перамысціся». Дамы і кавалеры ў адзенні мінулых часоў сядзелі «за гарбатай»: многія гулялі ў настольныя гульні, напрыклад, у вядомыя расійскія бірулькі. Аказваецца, апошнія — гэта маленькія драўляныя элементы. І перамагае той, хто больш элементаў падчэпіць спецыяльным прыстасаваннем, ды так, каб бірулька не выпала.

Увогуле, гульні апысвае цяжка. Дарэчы, пытанне: чаму ў Беларусі не вырабляюць традыцыйныя нацыянальныя гульні? Упэўнены, знайсці б нямаю ахвотных іх набыць. І турыстам было б прыемна прывесці дамоў на памяць тую ж гульню «Парася» (набор з дошкі і кубікаў).

— Гэты пікнік з'яўляецца неформальным працягам нашага «года шляхты», падчас якога мы правялі шмат мерапры-

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»

Музей-сядзіба І.Я. Рэпіна «Здраўнёва» створаны ў 1988 годзе на месцы былой сядзібы мастака, з'яўляецца філіялам Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.

Музейны комплекс складаецца з адноўленага галоўнага сядзібнага дома (тут размешчана асноўная мемарыяльная экспазіцыя), дома кіраўніка са службовымі памяшканнямі і выставачай залай, адрэстаўраванага склепа. У экспазіцыі — рэчы з ужытку сям'і Рэпіна, мэбля канца XIX — пачатку XX стагоддзяў, археалагічныя знаходкі са Здраўнёва і іншае. У 1995 годзе ў музей абдысься пажаар, у выніку чаго гарэў другі паверх. Аднавілі!

Цікава, што на тэрыторыі сядзібы захаваўся знакамітага ліпавага алея, дзе растуць дрэвы, пасаджаныя самім мастаком.

Музей-сядзіба І.Я. Рэпіна «Здраўнёва» створаны ў 1988 годзе на месцы былой сядзібы мастака, з'яўляецца філіялам Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.

Музейны комплекс складаецца з адноўленага галоўнага сядзібнага дома (тут размешчана асноўная мемарыяльная экспазіцыя), дома кіраўніка са службовымі памяшканнямі і выставачай залай, адрэстаўраванага склепа. У экспазіцыі — рэчы з ужытку сям'і Рэпіна, мэбля канца XIX — пачатку XX стагоддзяў, археалагічныя знаходкі са Здраўнёва і іншае. У 1995 годзе ў музей абдысься пажаар, у выніку чаго гарэў другі паверх. Аднавілі!

Цікава, што на тэрыторыі сядзібы захаваўся знакамітага ліпавага алея, дзе растуць дрэвы, пасаджаныя самім мастаком.

Музей-сядзіба І.Я. Рэпіна «Здраўнёва» створаны ў 1988 годзе на месцы былой сядзібы мастака, з'яўляецца філіялам Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.

Музейны комплекс складаецца з адноўленага галоўнага сядзібнага дома (тут размешчана асноўная мемарыяльная экспазіцыя), дома кіраўніка са службовымі памяшканнямі і выставачай залай, адрэстаўраванага склепа. У экспазіцыі — рэчы з ужытку сям'і Рэпіна, мэбля канца XIX — пачатку XX стагоддзяў, археалагічныя знаходкі са Здраўнёва і іншае. У 1995 годзе ў музей абдысься пажаар, у выніку чаго гарэў другі паверх. Аднавілі!

Цікава, што на тэрыторыі сядзібы захаваўся знакамітага ліпавага алея, дзе растуць дрэвы, пасаджаныя самім мастаком.



НЕ КРЫЎДУЙ НА ІХ, ДЗІК

Чым бліжэй вырашальныя матчы Еўра-2012, тым больш жарсцяў. На жаль, нагадвае гэта месцамі масавае шаленства. З элементамі таннага пафасу і недарэчнага зпатажу.



Раньне вяртанне расіянаў з чэмпіянату Еўропы выклікала негатыўную рэакцыю ў бальшчыцкім асяродку, сярод журналістаў. Інтэрнэт бурліць, кіпіць ад негатыву: фаны не шкадуць слоў, а газетчыкі — паперы. І зтыкі ў падобным красомоўстве, што кот наплакаў. Ні кроплі. Затое не ўстрыманасці, а ў яе адсутнасці ўсіх апырэдзіла выданне «Московский комсомолец». У панядзелак выйшаў у свет чарговы нумар газеты з вялікім загаловам на першай старонцы «Уроды!». Прызнаюся, падобныя выразы сустракаў толькі на плошч, на сценах хрушчоўкаў, у брудных прыбыральных, але не на старонках тыражных выданняў... Такага авангарда, палёту думак не бачыў. Так, канкрэтнай прывязкі да асобнага артыкула гэтак глыбока «інтэлектуальнае» слова не мае, але не трэба быць эрудытам, каб не знайсці прамой сувязі паміж ім і апошнімі футбольнымі падзеямі. Напэўна, проста пакрыўдзілі хлопцы на тых, хто чатыры гады таму дарыў ім шчасце, выходзіў у п'яфіналі мінутага першынства Еўропы, а цяпер з групы не прабіўся. Бывае і такое. «Усім зразумела, што гэтак слова мае дачыненне да зборнай Расіі, якая пакінула Еўра і пазбавіла краіну надзеі на перамогу ў чэмпіянаце», — сцвярджаецца на сайце газеты.

Добра, што хоць патлумачылі. Цяпер хоць зразумела: галы забівае, траўмы атрымлівае каманда, а вось пенку вікторый здымае, перамагае ўся дзяржава. Цудоўная рыторыка ў «камсамольцаў», а галоўнае — жалезная. Перамагаеш — малайчына, а праіграеш і вылятаеш — вылюдак. Што скажаць. Напэўна, гэта па-часаснаму, калі падобнае льецца з кожнай тэлеэкраны. Ды толькі так часаснасць пужае. Зтыка ў адпачынку, розум у рэанімацыі... Затое піяр, затое папулярнасць у інтэрнэце.

Недалёка ад журналістаў адышлі піцёрскія чыноўнікі. Прадстаўнікі грамадскай арганізацыі «Нацыянальны камітэт-60» выступілі з прапановай пазбавіць Дзюка Адаката, галоўнага трэнера зборнай Расіі, ганаровага звання грамадзяніна Санкт-Пецярбурга. А менавіта галаўскі спецыяліст прывёў тамтэйшы «Зеніт» да перамогі ў чэмпіянаце Расіі і ў Кубку УЕФА. Стварыў у горадзе сапраўднае футбольнае свята, а калі развітаўся з заўзятарамі, нават пусціў скупую слезу. А тут падобнае стаўленне асобных футбольных «знаўцаў». Ад любові да нянавісці сапраўды толькі крок... Паліякі таксама не прайшлі далей, але пасля паражэння яны сустрапіліся з бальшчыцкімі, падзякавалі за падтрымку і раздалі аўтографы. І ўсё было вынік, без інцыдэнтаў і лаянкі і непатрэбнай рыторыкі. Вынік у паляўкаў і расіянаў аднолькавы, але ўспрыманне рэчаіснасці палярнае.

А пакуль расіяне актыўна абмяркоўваюць фіяска сваёй зборнай, Еўра-2012 прэзентаваў яшчэ адзін дзурчэрфіналіст. З групы С туды трапіла зборная Іспаніі, якая ў заключным паядынку групавой стадыі перамагла Харватыя (1:0), а італьянцы з лікам 2:0 адолелі ірландцаў.

Тарас ШЧЫРЫ.

Сцяпу Андрэй Міхайлаў.

Галаўны ўбор, фота 2	Галаўны ўбор, фота 3	Галаўны ўбор, фота 1	Музычны інструмент
Крайнік ВУУ	Ангельскі баранет	Сямейная зброя львоў	Сукіта грыба
Галаўны ўбор, фота 4	Самая масівае мастацтва	Падрабязнае апісанне правілаў гульні	Тупая куля на зых
Пара года	Фрыльсі шар (міф.)	Дух-крылы нерат	Прыток Волга
Айчына	Беларускі касманат	Падрабязнае апісанне правілаў гульні	Бывае і млякі, і шырды
Рыка-штат мяча	Вонгедзішны змей (міф.)	Востраў Свабоды	Шыль у падворе
Перапа-лох сумяцця	Саванкае іва ў з-блай ка-равай казы	Міц-сваеч	Вымірае хулкава ветру
Птушка міру	Галаўка капусты	Крыты кузаў на колах	Усходні бубен
Французскі зладзей	Прарок	Харч для жывяль	ВАЗаўто-ні аўта-мобіль
І Белая, і Чорная, і Жоўтая	Галаўны ўбор, фота 5	Шэраг	Радыма В А Мо-царта
Ансамблет, Лір, Марак, Батрапна, Караначы.	Аск, Фуря, Прайдзі, Ака, «Лата», Эмак, Горт, Біага, Гака.	Кірыя, Кува, Гаваня, Кавя, Жак, Агас, Сэр, Корн, Кірыя.	Пя гарыцзальні: Берт, Пілота, Кава, Арца, Іва.
Дзяржаўны: Мора, Рад, Штэм, Аўстрыя.	Дзяржаўны: Мора, Рад, Штэм, Аўстрыя.	Дзяржаўны: Мора, Рад, Штэм, Аўстрыя.	Дзяржаўны: Мора, Рад, Штэм, Аўстрыя.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

СЁННЯ

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	4.37	21.45	17.08
Віцебск	4.18	21.44	17.26
Магілёў	4.27	21.36	17.09
Гомель	4.33	21.23	16.50
Гродна	4.54	21.59	17.05
Брэст	5.04	21.50	16.46

Месяц

Маладзік 19 чэрвеня. Месяц у сусор'і Рака.

Імяніны
Пр. Валерыі, Марыі, Багдана, Маркела, Фядота.
К. Банігіны, Фларэнціны, Багдана, Міхала, Рафала.

ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 747мм рт.ст. +16...+19°C	ГРОДНА 748мм рт.ст. +15...+16°C	МІНСК 743мм рт.ст. +14...+15°C	МАГІЛЕЎ 748мм рт.ст. +14...+15°C
БРЭСТ 744мм рт.ст. +20...+21°C	ГОМЕЛЬ 750мм рт.ст. +19...+21°C	ВАРШАВА +17...+21°C	КІЕЎ +26...+29°C
РЫГА +18...+20°C	С.ПЕЦЯРБУРГ +15...+16°C	ВІЛЬНЮС +15...+16°C	МАСКВА +19...+23°C

Абазначэнні:
 ■ няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
 ■ невялікія геамагнітныя узрушэнні
 ■ слабая геамагнітная бура

...у суседзях

УСМІХНЕМСЯ

— Жонка чамусьці надзьмулася і не размаўляе са мной. Наўняна, у мяне гэта трэці шлюб, я — чэмпіён па гульні ў маўчанку, магу спакойна маўчаць усё два дні.

— Два дні? А больш — слаба?

— А навошта? Ё адна жанчына не зможа больш за два дні моўчы вытрымаць выглядаў шчаслівага мужа!

Вырашыла дапамагчы бацкам: прыняла ванну, зрабіла прычыску, манікру, педыкру, макіяж, апранула новую сукенку... Пайшла шукаць ім цяця.

— Прычына разводу з вашым мужам?

— У нас не супалі рэлігійныя погляды.

— А больш дакладна?

— Ён не прызнаваў, што я Багіня!

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ** Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: У.ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н.КАРПЕНКА, А.КЛЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, Т.ПАДАЛІЦ (намеснік галоўнага рэдактара), С.ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, Л.РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л.СВІДРЫЦКАЯ, А.СЛАПЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЮШК, Л.ЦМЮШК.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФНЫ: прывітанні — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджванне — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, аддзелаў за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыя: 287 18 81.

<http://www.zviazda.by>; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: rek@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.

Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрыетарстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 30.015. Індэкс 63850. Зак. № 2724.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30
19 чэрвеня 2012 года.